



3 НАДЗЕЙ НА СУСТРЭЧЫ

Дробязь, а прыёмна: у многіх чытачоў за правіла ўжо — падлісацца на газету, у канверт паклаці картку на розыгрыш прызоў, а паколькі месца там яшчэ шмат, то і ліст. Кштальту: «Звязду» я вылісваю з 1947 года. Ні разу ёй не здрадзіла...»

Сёння маленькіх звяздоўскіх дэсант кіруецца ў бок Дзятлава. А па дарозе... 13 чэрвеня ў 10.00 дзень падлісчыка газеты «Звязда» распачнецца ў актавай зале Стаўцоўскага райвыканкама, у 12.30 — у дэпо Баранавіцкага аддзялення Беларускай чыгункі, у 17.00 — у санаторыі «Радон», дзе працавала наша шануючая ўладальніца халадзільніка сп. Юргілевіч. Назаўтра, 14 чэрвеня, у 10.00, мы будзем чакаць, мо, былых, будучых і, канешне ж, сапраўдных падлісчыкаў «Звязды» ў актавай зале Зэльвенскага райвыканкама, у 12.00 — у ВУ «Слонімскрайгаз» (вул. Ламаносава, 18), у 16.00 — у Сноўскім Доме культуры на Нясвіжчыне.

У праграме — сустрэча з журналістамі, прэзентацыя кнігі Валянціны Доўнар «Праз каханне», фотаальбомаў Анатоля Клешчука «Пад небам Беларусі», «Чарнобыль» і зборніка «Кола дзён» з «фотаслоў» Яўгена Пясецкага, жарты і байкі са скарбонкі народнага гумару, віктарына і розыгрыш прызоў...

Прыходзьце! А яшчэ — не забудзьцеся падлісацца, даслаць картку. А раптам?..

Валянціна ДОўНАР, Таццяна ЛЯЎКОВІЧ, Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Яўген ПЯСЕЦКІ.

У Беларусі і Малдове няма нявырашаных пытанняў. Пра гэта заявіў 12 чэрвеня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з былым прэзідэнтам Малдовы, кіраўніком Фонду стратэгічных даследаванняў і развіцця міжнародных адносін «Lucinschi» Пятром Лучынскім.

Паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, такой жа думкі прытрымліваецца і дзеючы прэзідэнт Малдовы Уладзімір Бароніі, з якім кіраўнік Беларускай дзяржавы сустрэаўся нядаўна на нефармальным саміце СНД у Санкт-Пецярбургу.

Беларускі лідар падрэсліў, што з цэльнай успамінае работу Пятра Лучынскага на пасадзе прэзідэнта Малдовы, яго добрыя адносіны да нашай краіны. Аднак і ў рангу экс-прэзідэнта Пётр Лучынскі адгрывае значную ролю ва ўнутрыпалітычным жыцці Малдовы.

«Вы як вопытны палітык і дзяржаўны дзеяч, наведваючы нашу краіну, можаце прааналізаваць сітуацыю і штосці падказаць дзеючаму кіраўніцтву Малдовы», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. Пры гэтым ён адзначыў, што хацеў бы пачуць пазіцыю Пятра Лучынскага адносна развіцця беларуска-малдаўскіх адносін.

Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што Беларусь гатова ў бліжэйшы час аказаць Малдове садзейнічанне ў аснашчэнні машынатрактарных станцый і будаўніцтве дарог. «Сёння наша падтрымка сельскай гаспадаркі Малдовы — гэта спосаб дапамагчы малдаўскім сялянам паспяхова ўбраць ураджайка», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Цяпер у Малдове адкрыта больш як 150 машынатрактарных станцый, асноўнае іх аснашчэнне і абслугоўванне ажывае ў Беларусі, у тым ліку і ў нашай краіне.

У 2007 годзе плануецца адкрыць 50–70 станцый, а да канца 2009 года — яшчэ 150–200.

Планамі адміністрацыі Кішынёва прадугледжваецца пашырэнне аўтобусага парка малдаўскай сталіцы, для чаго плануецца закупка аўтобусаў і камунікацыйна-тэхнічнага абсталявання. Для беларускіх вытворцаў гэта дастаткова перспектыўны рынак.

У сваю чаргу Пётр Лучынскі адзначыў пазітыўную дынаміку росту тавараабароту паміж нашымі краінамі, згадаўшы, што за апошнія гады тавараабарот паміж Беларуссю і Малдовай вырас амаль у тры разы. «У свай час мы з Вамі заклалі аснову эканамічных адносін паміж Беларуссю і Малдовай», — сказаў Пётр Лучынскі.

Фонд «Lucinschi» быў утвораны восенню 2001 года, пасля таго як Пётр Лучынскі пакінуў пасаду прэзідэнта Малдовы. Гэта нярадавая арганізацыя карыстаецца ў Малдове важным аўтарытэтам. Асноўная задача Фонду — правядзенне даследаванняў у розных сферах грамадскага жыцця краіны і выпрацоўка прымальных рашэнняў па існуючых праблемах развіцця малдаўскага грамадства.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

З В Я З Д А

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



«АБІТУРЫЕНТ-2007»

Першы дзень цэнтралізаванага тэсціравання. Учарашнія школьнікі ў чаканні перад уваходам у памяшканне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Кампанія «Абітурыент-2007» пачалася.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Спякота моцна ўдарыла па збожжавых Гомельшчыны

Аб гэтым на прэс-канферэнцыі для журналістаў заявіў старшыня Камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванню аблвыканкама Леанід Мальчук. Ён назваў канкрэтныя даныя, пачаўшы з таго, што па стану на 1 мая ў выніку замаразкаў было пашкоджана 30 тысяч гектараў пасаваў. «Рані», нанесеныя тады неспрыяльным надвор'ем збожжавым палеткам, часткова ўдалося «залічыць» шляхам правядзення розных агра-тэхнічных мерапрыемстваў.

А тут — чарговая навала: спякота, якая дасягае нават 35–36 градусаў у асобных раённых вобласці — Акцябрскім, Нараўлянскім, Ельскім, Хойніцкім, Жыткавіцкім і інш., адсутнасць дажджоў. У выніку цалкам загінула больш як 6 тысяч гектараў пасаваў збожжавых і часткова пашкоджана іх на плошчы каля 50 тысяч гектараў. Зараз з дапамогай вучоных прымаюцца меры, каб зменшыць страты, нанесеныя гарачыняй. А менавіта: частка пасаваў будзе выкарыстана на корм жывёле, а значныя плошчы зоймуць кукуруза, проса і грэчка, якія яшчэ не позна пасеяць.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ПАРК ВЫСОКІХ ТЭХНАЛОГІЙ: ПРАЦЭС СТАНАўЛЕННЯ ЯШЧЭ НЕ ЗАВЕРШАНЫ, АЛЕ ВЫНІКІ ўЖО ЁСЦЬ

Дакументы аб стварэнні Парка высокіх тэхналогій былі падпісаны кіраўніком краіны яшчэ ў верасні 2005 года. Аднак на практыцы Парк пачаў сваю дзейнасць год таму, калі ў яго з'явіліся першыя кампаніі-рэзідэнты. Сёння іх у Парка 26, плюс адзін індыўідуальны прадпрымальнік і 5 зарэгістраваных бізнес-праектаў. Прыкладна трэць рэзідэнтаў — Сгэта замежныя фірмы, яшчэ столькі ж — сумесныя прадпрыемствы, астатняя частка — аймачныя кампаніі.

На якім этапе свайго развіцця Парк знаходзіцца сёння, што было зроблена за год, які цяжкасці днавося пераадоляваць, мы папрасілі расказаць дырэктара адміністрацыі ПВТ Валерыя ЦЭПКАЎ.

— Гаворачы аб перспектывах развіцця эканомікі і дабрабыту нашай краіны, Жарэс Алфёраў самым рэальным выйсцем для Беларусі называў інавацыйны шлях. У чым канкрэтна, на вашу думку, будзе заключацца ў бліжэйшыя гады дзяржаўная інавацыйная палітыка і якая роля ў гэтым працэсе адводзіцца ПВТ?

— Інавацыя — гэта ўкараненне новай ідэі, новай распрацоўкі ў прадукт, які можа мець камерцыйны поспех. У сучаснай эканоміцы ўсе вынаходніцтвы ацэньваюцца з пункту гледжання іх магчымасці прынэсці прыбытак. Сёння, сапраўды, шмат гаворыцца пра інавацыйны шлях развіцця нашай краіны. Асабіста мне больш паддабаецца іншы тэрмін — «эканоміка, заснаваная на ведах», калі ўмемні, здольнасці, ноў-хаў ператвараюцца ў тавар. Характэрны асаблівасцю такой эканомікі з'яўляецца тое, што ў створаным прадукце доля інтэлектуальных затрат значна вышэйшая, чым доля матэрыялаў, з якіх ён быў выраблены.

Напрыклад, кошт мабільнага тэлефона пры яго ўтылізацыі складае прыкладна тысяччу беларускіх рублёў, хоць новы апарат можа каштаваць 500, 600 і нават тысяччу долараў. Колькасць выкарыстаных матэрыялаў у такім выпадку не з'яўляецца вызначальным фактарам рэальнага кошту прадукту і можа складаць усяго 0,01 працэнта цэны. Усё астатняе — гэта веды, тэхналогія, ноў-хаў, гандлёвая марка і г.д.

У канцы 90-х гадоў Фінляндыя трапіла ў сітуацыю, падобную на нашу сённяшнюю. Пасля адмены клірынгавай сістэмы плацяжоў ці Савецкім Саюзам фінская эканоміка апынулася ў глыбокім крызісе. Нагадаю, тая сістэма ўяўляла сабой гандлёвы ўзаемазалежы лік: Савецкі Саюз экспартаваў фіннам нафту і газ, яны разлічваліся паперай, фарбамі, вярпатак і іншымі таварамі. З развалам Саюза перад фіннамі паўстала пытанне: куды збываць вызваленую таварную масу?

(Заканчэнне на 6-й стар.)

ЧАКАЮЦЦА ЗМЯНЕННІ ў ЗАКОНЕ АБ ВАЕННАЙ СЛУЖБЕ

З 16 па 31 ліпеня 2007 года адбудзецца чарговая адпраўка маладога папуляцыя ў войскі. Напярэдадні гэтага прызыву генерал-маёр Ігар ГЛУД, начальнік галоўнага арганізацыйна-мабільнага ўпраўлення Генеральнага штаба, намеснік начальніка Генеральнага штаба Узброеных Сіл Беларусі падарэзана расказаў аб яго асаблівасцях, спыніўшыся на нязвыклі пакуль для нашай арміі службе ў рэзерве.

— Сялёта будзе зроблены ўжо чацвёрты прызыв на службу ў рэзерв, прычым адбываецца ён толькі летам, — тлумачыць Ігар Вячаслававіч. — Зараз службу ў рэзерве праходзіць 5519 чалавек, 1301 чалавек ужо завяршыў яе, атрымаўшы ваенна-ўпільную спецыяльнасць, і знаходзяцца на вайсковым ўліку ў ваенных камісарыятах. Захаваў працуючага месца ў сувязі з выкананнем вайсковага абавязку гарантуюць. Наогул план прызыву-2007 складае 13 тысяч юнакоў (3 тысячы на службу ў рэзерве).

— Як арганізавана служба ў рэзерве?

— Законам Рэспублікі Беларусь для грамадзян у рэзерве вызначаны наступныя тэрміны службы: 3 гады для тых, хто атрымаў сярэдняю агульную адукацыю, 2 гады — для тых, хто атрымаў вышэйшую адукацыю.

Рэзервісты служаць без адрыну ад асноўнага віду дзейнасці шляхам правядзення збораў (групы імкунца камплектаваць па роднасных спецыяльнасцях). Прызыўнікі бярдуць вольдус за свой кошт ці выкарыстоўваюць асноўны вольдус. У залежнасці ад той спецыяльнасці, якую атрымаваў юнак, у першы вучэбны год яны праходзяць у вайсковай частцы 300–850 вучэбных гадзін, у другі і трэці гады — 250 гадзін. Гэта раздзелена на два зборы па аднаму месяцу. Рэзервісты займаюцца пытаннямі баявой падрыхтоўкі максімальна інтэнсіўна — з панядзелка па пятніцу па 8 гадзін у дзень, у суботу — 6. І ў гэтым ёсць перавага, бо мы адрываем іх на невялікі тэрмін, і яны не займаюцца іншымі справамі, а толькі атрымаваюць ваенна-ўпільную спецыяльнасць. У салдат жа тэрміновай службы заняты працягваюцца на 6 гадзін у дзень, прычым яны адбываюцца не кожны дзень, бо ёсць паркава-гаспадарчыя дні, дні насення службы ў нарадзе і каравуле.

— Ці павышаецца прэстыж праходжання службы ў арміі?

— Штогод мы прызываем 10 тысяч чалавек. Сярод апытаных толькі 1,5 працэнта грамадзян пазбеглі б службы, калі б такая магчымасць была, а 98,5 працэнта выказалі сваё жаданне выканаць свой ваенны абавязак. У нашай арміі зараз каля 7 тысяч кантрактнікаў, што таксама сведчыць аб імгні.

Ірына ПРЫМАК.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ЕўРАКАМІСІЯ АДВОЎІЛАСА ВЫДАТКАВАЦЬ УКРАІНЕ \$ 10 МЛРД

Еўракамісія не стане выдаткоўваць Украіне 10,35 мільярда долараў крэдыту на развіццё транспартнай інфраструктуры. Прадстаўнікі ведамства заявілі, што вярнуцца да гэтага пытання толькі пасля таго, як Украіна падпіша дагавор «Аб адкрытым небе», які адмяняе квоты на авіяперавозкі.

Меркавалася, што трольная частка крэдыту пойдзе на будаўніцтва брасы Львоў—Кіеў—Луганск. Акрамя таго, на грошы Еўрасаюза планавалася закупіць цягнікі і ўзвесці чыгуначныя плав. Рэшт крэдыту павінны былі пайсці на рэканструкцыю ўзлётна-пасадкавага палос і тэрміналаў.

ЗША АБВАЯЗАЛІ ЕўРАПЕЙЦАў ПЕРАД ПАЛЁТАМ У КРАІНУ ПРАХОДЗІЦЬ ІНТЭРНЭТ-РЭГІСТРАЦЫЮ

Злучаныя Штаты з мэтаю папярэджання магчымых тэрарактаў уявілі новыя правілы для грамадзян 13 краін Шэнгенскай зоны Еўрасаюза, якія карыстаюцца правам бязвізавыя ўезд у ЗША.

Згодна з гэтымі правіламі, грамадзяне Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Грэцыі, Даніі, Іспаніі, Італіі, Люксембурга, Нідэрландаў, Партугаліі, Швецыі, Фінляндыі і Францыі павінны за 48 гадзін да адпраўлення ў ЗША запоўніць спецыяльную Інтэрнэт-анкету.

КАХАСТАН ЗАБАРОНІЦЬ ЗАПУСК РАСІЙСКІХ «ПРАТОНАЎ»



Старшыня нацыянальнага аэракасмічнага агенцтва Казахстана Талгат Мусабаеў заявіў, што ўрад рэспублікі мае намер перагледзець пагадненне з Расіяй аб запусках з Байкунура ракет-носьбітаў «Пратон».

Як паведаміў Мусабаеў, запускі «Пратонаў», якія працуюць на ракетным паліве гептал, наносяць урон экалогіі рэспублікі. У цяперашні час, у адпаведнасці з дамоўленасцямі, расійскі бок можа праводзіць так званыя «адзінаквыя запускі» «Пратонаў» без кантролю з казахстанскага боку. Гэты пункт Казахстан мае намер выкрэсліць з дагавора, пры гэтым у якасці выключэння дазволіць запускі «Пратонаў-М», які быў перанесены з 20 чэрвеня на 7 ліпеня 2007 года. Апошні «Пратон» выведзе на арбіту Зямлі амерыканскі спадарожнік для трансляцыі лічбавага выявання.

Нагадаем, што «Пратон» — асноўная цяжкага ракеты, якая выкарыстоўваецца ў рамках касмічнай праграмы Расіі.

ПАДЦАС СУСТРЭЧЫ З АЛБАНЦАМІ ПРЭЗІДЭНТ БУШ ПАЗБАВІўСЯ ГАДЗІННІКА

Першая і адзіная сустрэча амерыканскага прэзідэнта з албанскім народам падчас афіцыйнага візіту ў гэту краіну, магчыма, каштавала яму нарочнага гадзінніка.

Албанскі тэлеканал News24 паказаў кадры, на якіх бачна, што падчас цёплых абдымкаў з жыхарамі вёсачкі Фуш Кружа Буш-малодшы згубіў гадзіннік. Калі ў пачатку сустрэчы гадзіннік быў яшчэ на руцэ прэзідэнта, то праз некалькі секунд яго бачна, што ён знік.

Магчыма, яго лоўка зняў хто-небудзь з натоўпу ці ён адшліўся сам. Між тым, прэзідэнт не заўважыў страты і вярнуўся ў браніраваны джып. Праўда, калі праз некаторы час Буш падняўся на трап свайго самалёта і узняў руку, каб развітацца, гадзіннік на руцэ з'явіўся зноў.

Людзі, якія прысутнічалі падчас сустрэчы Буша з народам, расказалі, што ў гадзінніка прэзідэнта на цыферблате была выява амерыканскага сцяга, аднак не змаглі назваць марку і прыкладны кошт гадзінніка.

Між тым выдалося, што раней амерыканскі прэзідэнт насіў сіялы гадзіннік вядомай амерыканскай маркі Тітэх мадэлі Indiglo ўсяго за 50 долараў. Каб у выпадку страты яго яго ўярнулі, на гадзінніку Буш зрабіў гравіроўку: George W. Bush President January 20, 2001.

Пісьмо ў нумар «УНУКІ СКАЗАЛІ, ШТО ДА НАС НЕ ПАЕДУЦЬ»

На долю нашай Рудабельшчыны выпала шмат выпрабаванняў — была вайна, Чарнобыль. Людзі напакутаваліся тады. А многія — пакутоўці і зарас. Бо была ў ёсці ферма, ваданарпорная вежа, былі калоніі па вуліцы, была вада, а цяпер — няма. Ні грады паліць, ні адзежу памыць. Для кароў ваду прывозяць бочкамі. Ды хіба з іх жывёлу напоіш? А яшчэ горш — унукі казалі, што раз такая праблема, на лета да нас не паедуць.

Гаварылі мы пра яе, здаецца, усім, скардзіліся. Прыязджала ў вёску начальства, глядзела, як тут што і абцяла зрабіць, але пакуль нічога не прыдумала. Мы ўжо і самі гатовыя скінца з пенсій, нейкія грошы сабраць... Бо хочацца ж і жыць у чысціні, і агурок які вырасціць, і ўнукаў прыняць. А без вады, як вы разумееце, нічога не зробіш.

Уладзімір МАЛАКОВІЧ і ўсе жыхары вёскі Новая Дубрава. Акцёрскі раён.

РОЗГАЛАС АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ СУТАК

ЗАБЯСПЕЧАНЫ ўСЕ ўМОВЫ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ ЦТ У ГАРАЧЫЯ ДНІ

Аб гэтым паведамлілі карэспандэнту БЕЛТА ў Міністэрстве адукацыі Беларусь.

Паводле слоў спецыялістаў, ніякіх забарон на адкрыцця вокны, ахалоджаную пітную ваду і г.д. не ўведзена. А для тых абітурынтаў, хто цяжка пераносіць гарачыню, ва ўстановах працуюць спецыяльныя медыцынскія пункты, дзяржаўнае ўстаўнае дапамогі.

Першае ЦТ па беларускай мове пачалося адначасова ва ўсіх пунктах тэсціравання ў 11.00. Планавалася, што ў іспыце прымуць удзел больш за 87 тыс. чалавек.

ўЦЕЧКА КІСЛАТЫ НА «ПАЛІМІРЫ»

Учора прыкладна ў 10.30 на наваполацкім «Палімеры» адбылося надзвычайнае здарэнне з уцечкай сіліённай кіслаты, у выніку якая пацярпелі тры рабочыя. Адзін з іх памёр, астатнія знаходзяцца зараз у бальніцы.

Як паведаміў журналісту «Звязды» ў Віцебскім абласным упраўленні МНС, на тэрыторыі прадпрыемства падчас бягучага рамонтнага абсталявання адбылася ўцечка сіліённай кіслаты, што знаходзілася ў трубах і выкарыстоўваецца ў тэхналагічным працэсе. Якіх папярэдняе мяркуецца, у выніку парушэння тэхнікі бяспекі. Акрамя трох рабочых больш ніхто не пацярпеў. Як заўважылі ў абласным упраўленні МНС, у выніку гэтага здарэння не было ні пажару, ні выбуху, работа прадпрыемства не спынялася, замеры мясцовасці, правядзеныя станцыйнай, ніякіх адхіленняў навокал не зафіксавалі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

КАЛІНАМ ДАЛІ 10 ГАДОў КАЛОНІІ НА ДВАІХ

Вынесены прысуд спеваку Віктару Каліне і яго жоңцы Святлане.

Выканаўца рамантычна-блатных песень прызнаны вінаватым у арганізацыі махлярства ў асабіста буйным памеры, арганізацыі заведана лжывага даносу і дачы заведана лжывага паказання. За гэтыя злачынствы суд Першамайскага раёна Мінска прыгаварыў спадара Каліну да 5,5 года пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Жоңка артыста за махлярства ў асабіста буйным памеры асуджана да 4,5 года пазбаўлення волі. Адбываць пакарэнне Святлана Каліна будзе ў калоніі агульнага рэжыму. Апроч таго, на рашэнню суда ў якасці кампенсацыі дзяржаве і страхавой кампаніі нанесенага ўрон у агульным памеры больш за 90 мільёнаў рублёў у Калінаў будзе канфіскавана маёмасць.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

СМЕРЦЬ БЕЛАРУСКІ ў ТОКІО

Учора з балкона будынка гандлёвага прадстаўніцтва Расійскай Федэрацыі ў Токіо ўпала жанчына, я мяркуецца, грамадзянка Беларусі. Яна была дастаўлена ў бліжэйшую бальніцу, дзе ўрачы канстатавалі смерць.

Згодна з паведамленнямі інфармацыйных агенцтваў, жанчына выскочыла з балкона на 8-м паверсе жыллага дома на тэрыторыі гандлёвага прадстаўніцтва, у якім наша суайчынніца разам з мужам арнадалі адну з кватэр. З апошнім, які займаецца навуковымі даследаваннямі і працуе ў Японіі па кантракце, яна пражываў ў гэтай краіне каля 10 гадоў. На карысць версіі самагубства крыніцы ў гандлёвым прадстаўніцтве Расіі ў Токіо ўказваюць у сувязі з тым, што паводле іх меркавання, проста выпасці з акна ці балкона гэтага будынка немагчыма. Называецца нават імя і прозвішча загінуўша. У Міністэрстве замежных спраў «Звяздзе» дадаткова больш нічога не паведамілі, спаслаўшыся на ўжо агучныя каментарыі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

АД СТЫХІІ ПАЦЯРПЕЛА ПТУШКАФАБРЫКА

На Віцебскай бройлернай птушкафабрыцы, што ў Віцебскім раёне, 11 чэрвеня ўвечары ў выніку моцнага ветру, дажджу і раду ліўнева каналазцыя не справілася з патаком вады і адбылося падтапленне птушкі.

Як паведамілі «Звяздзе» ў прэс-службе УУС Віцебскага аблвыканкама, такім чынам у выніку стыхій пад паргозай гібелі апынуліся больш за 1 мільён бройлерных птушчанняў і 135 тысяч плямяных дорослых птушак. Колькі непасрэдна іх загінула, зараз падліваецца. Высветлена, што ўсяго стыхій былі пашкоджаны дахі 72 будынкаў птушкіаў. Матэрыяльныя страты, нанесеныя будынкам, ацэньваюцца прыблізна ў 90 мільёнаў беларускіх рублёў. 380 чалавек займалі ўтылізацыю загінулых птушак. Аднаўленчыя работы праводзіліся 120 спецыялістамі з прымяненнем 52 адзінак тэхнікі. Каб усё адрамантаваць, запрошаны 10 будаўнічых бригад.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ПАДЛІЧЫМ РАСХОД ЦЕПЛАЭНЕРГІІ

Па даручэнню Міністэрства жылёва-камунальнай гаспадаркі Рэспублікі Беларусь РУП «Інстытут «Белжылпраект» распрацаваў метадыку вызначэння расходаў цеплавой энергіі па жылых памяшканнях, абсталяваннях індывідуальнымі прыборамі ўліку. Методыка ўлічвае асаблівасці расходаў цеплавой энергіі ў залежнасці ад тыпу прыбораў, а таксама расход энергіі на ацяпленне месцаў агульнага карыстання.

Варта нагадаць, што індывідуальныя прыборы ўліку расходаў цеплавой энергіі на ацяпленне жылых памяшканняў могуць усталявацца толькі ў тых дамах, дзе сістэма ацяплення мае пакаварную разводку, якая дзе магчымае ўлічваць спажыванне цеплавой энергіі ў кватэры з дапамогай аднаго індывідуальнага прыбора ўліку. Пры гэтым на кожным ацяпляльным прыборы прадугледжаны тэрмастантычны венталь або іншыя ўстройства для рэгулявання спажывання цеплавой энергіі ў кожным памяшканні.

Што датычыцца тэхнічнага абслугоўвання ведамасных інтэрнэтаў, то для аказання фінансавай дапамогі прадпрыемствам з неадвальным чынам фінансавым станам прадугледжана прадастаўленне субсідый на кампенсаванне затрат па жылёваму фонду, які не абслугоўваецца арганізацыямі сістэмы Мінжылкамгаса. Памер субсідый складае 17 мільярдаў рублёў, у тым ліку на ўтрыманне і бягучы рамонт інтэрнэтаў — 42,1 мільярда рублёў. Надалей інтэрнэты гэтых арганізацыяў будучы ўключаны ў спісы на капрамант. Міністэрства фінансаў краіны даручана разгледзець пытанне аб выдаткаванні бюджэтных сродкаў на капрамант інтэрнэтаў падчас фарміравання бюджэту на 2008 год.

Святлана БАРЫСЕНКА.



ISSN 1990 - 763X
0 7 1 0 8 >
9 771990 763008

Парламенцкі дзёнік

Савет Рэспублікі адобрыву праект Закона «Аб барацьбе з арганізаванай злачыннасцю»

Падчас пасяджэння Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу ў панядзелак, 11 чэрвеня, члены верхняй палаты Беларускага парламента адобрыву праект Закона «Аб барацьбе з арганізаванай злачыннасцю».

У дакуменце, у прыватнасці, вызначаны меры, накіраваныя супраць фінансавання арганізаваных злачынчых груп. Аб гэтым паведамиву старшыня Пастаяннай камісіі па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савета Рэспублікі Мікалай Чаргінец.

Таксама Савет Рэспублікі адобрыву праект Закона «Аб унесенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя кодэксы Рэспублікі Беларусь па пытаньнях вельскага абарачэння».

Дакумент быў распрацаваны з мэтай прывядзення дзеючага заканадаўства ў адпаведнасць з Указам Прэзідэнта ад 28 красавіка 2006 года «Аб удасканаленні рэгулявання вельскага абарачэння ў Рэспубліцы Беларусь».

Законапраект дапаўняе Крымінальны кодэкс палажэннем аб крымінальнай адказнасці за правапарушэнні ў сферы вельскага абарачэння. Дакумент уносіць таксама папраўкі ў Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях. Парламентары адобрыву таксама праект Закона «Аб унесенні змяненняў і дапаўненняў у Закон Рэспублікі Беларусь «Аб аўдытарскай дзейнасці».

Сяргей КУЗНЯЦОЎ.

Мітрапаліт Філарэт:

«Сям'я — малая царква»

Духоўна-асветніцкая праграма «Сям'я — яднанне і любоў» праходзіла на працягу трох дзён у Слуцку. Згодна з пагадненнем, якое заключана паміж Беларускай праваслаўнай царквой і Рэспублікай Беларусь, сумесныя акцыі і мерапрыемствы будуць ажыццяўляцца ў краіне пастаянна.



Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Філарэт, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі перад пачаткам святачнага богаслужэння ў сліцкім Свята-Міхайлаўскім саборы падзялілі з журналістамі меркаваннямі наконт мэты акцыі:

«Сям'я, як мы кажам — малая царква. І класіт у першую чаргу ў нас павінен быць аб сям'і». Адсюль пачынае расці нашае грамадства, адсюль пачынаюцца ўсе дабрадзейнасці, якія выхоўвае моладзь. Таму дай Бог праходзячым святву далейшых поспехаў.

У рамках трохдзённай акцыі ў Слуцку былі праведзеныя семінары і лекцыі, выставы, тэатрылізаваныя дзеі, спартыўныя спаборніцтвы, выступленні пэўтаў і кампазітараў, прайшлі паказы кінастужак. Святары абмеркавалі з работнікамі сацыяльных службаў, медыкамі, асобамі з культурнага асяроддзя, прадстаўнікамі выканаўчай улады пытанні духоўнага выхавання дзіцяці ў сям'і і школе, праблемы дамаграфічнай бяспекі, сацыяльнага і рэлігійнага служэння на карысць людзей.

Беларуская праваслаўная царква будзе падтрымліваць далейшае стаўленне інстытута сям'і. Як адзначиву начальнік аддзела па справах рэлігіі і нацыянальнасці Мінскага аблвыканкома Лявон Пярхімовіч, рэалізацыя духоўна-асветніцкай праграмы дапаможа людзям звярнуцца да крыніцы гарманізацыі сямейнай адносінай і грамадства пры дапамозе веры.

«Складася сітуацыя, пры якой людзі маюць патрэбу ў духоўным выхаванні. Не трэба чакаць, што карысць ад мерапрыемства мы адчужым ужо заўтра. Але, тое, што эфект ад яго правядзення будзе мець працяглае вынік, сумненняў няма. Таму мы і далей будзем праводзіць такія ж святы».

Дзмітрый АЛЬФЕР.

Ачышчэнне «серабром»

3 дапамогай спецыяльнай маркіроўкі мытнікі вымятаюць «тэлефонную зэрасць»

Айчыны рынак «мабільнікаў» вяртаецца ў цывільнае рэчышча. Афіцыйны імпорт сотовых тэлефонаў імквіва павялічваецца. Паводле звестак прэс-службы Дзяржаўнага мытнага камітэта, толькі за няпоўны 5 месяцаў гэтага года было ўвезена 142 тысячы «мабільнікаў» на агульную суму 15,6 мільяна долараў.

Прыблізна такая ж колькасць тэлефонаў была афіцыйна імпартавана ў нашу краіну за ўвесь мінулы год. Павелічэнне колькасці легальна ўвезеных «мабільнікаў» мытнікі звязваюць з актывізацыяй барацьбы з «шэрымі» пастаўшчыкамі.

У прыватнасці, эфектыўнай пераходнай на шляху «тэлефонных кантрабандыстаў» стала маркіроўка ўвезімых апаратаў. Нагадаю, што са снежня мінулага года на ўпакоўку кожнага імпартуемага тэлефона наклеіваецца спецыяльная марка серабрыстага колеру.

Апараты, якія не маюць гэтай адзнакі, адразу ж трапляюць пад канфіскацыю, а іх гаспадарам даводзіцца плаціць штраф. Падобная мера аступдзіла пыл нелегальных імпартэраў. Але не ўсіх. За 5 месяцаў гэтага года мытнікі канфіскавалі больш за 2,5 тысячы мабільных тэлефонаў агульным коштам больш за 600 мільяну рублёў.

Асноўная плынь «шэрага» імпарту цягне ў Беларусь праз «празрысты» мяжу з Расіяй, а таксама з Украінай. Вось некалькі «самых свежых» прыкладу.

У вёсцы Чарыяны Маларыцкага раёна мытнікі сумесна з супрацоўнікамі ДД і падатковай інспекцыі затрымалі «мабільнага кантрабандыста», у легкавым аўтамабілі якога было 438 тэлефонаў на суму больш за 152 мільёны рублёў. Апараты былі незаконна ўвезеныя з тэрыторыі Украіны.

Гомельскія мытнікі прыглядзе экскурсійнага аўтобуса, які вяртаўся з Кіева ў Магілёў, знайшлі цэлы склад — больш за 220 адзінак мабільных тэлефонаў.

Варта адзначыць, што «шэрыя» мабільныя не заўсёды маюць адпаведныя сертыфікаты якасці. Гэтыя апараты нярэдка псуоцца, наносячы матэрыяльны ўрон сваім уладальнікам. Да таго ж яны падчас прагажання і здароўю карыстальнікаў.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОАО «БЕЛОРУССКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК»

ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» сообщает, что 26 июня 2007 г. состоится внеочередное Общее Собрание акционеров ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» в заочной форме путем письменного опроса с повесткой дня:

- о направлении части прибыли ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» за январь-май 2007 года в фонд развития ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»;
- об утверждении денежной оценки неденежного вклада в уставный фонд ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»;
- об увеличении уставного фонда ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»;
- о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Белорусский Индустриальный Банк».

Бюллетени для заочного голосования лица, имеющие право на участие в Общем Собрании акционеров ОАО «Белорусский Индустриальный Банк», могут получить, заполнить и предоставить по месту нахождения головного ОАО «Белорусский Индустриальный Банк» и его филиалов:

г. Минск, ул. Мельникайте, 8;
г. Минск, ул.Энгельса, 30;
г. Витебск, ул. Правды, 8-а;
г. Гомель, ул. Головацкого, 19;
г. Гродно, бульвар Ленинского комсомола, 7а;
г. Могилев, пер. Комиссариатский, 5-а.
Срок окончания приема заполненных бюллетеней 22 июня 2007 г.
Информация по вопросам повестки дня предоставляется по указанному адресам лицам, имеющим право на участие в собрании, при предъявлении ими документов, подтверждающих личность и полномочия представителя.

Наблюдательный Совет ОАО «Белорусский Индустриальный Банк»

Звезда-90: адваротны адлік

Да юбілею «Звядзды» засталася 57 дзён

...Каб «Звезда» заўсёды выдавалася на беларускай мове!

Добры дзень, паважаная рэдакцыя нашай роднай беларускамоўнай газеты «Звезда»! Звяртаюцца да вас вучні і настаўнікі гімназі № 25 імя Р. Шаршнёвай г. Мінска, вэтэрны Валікай Айчынай вайны, выпускнікі даваеннай беларускамоўнай узорнай чыгуначнай 25-й школы імя А. Чарвякова, родныя і блізкія патрыёты і падпольшчыкі, якія ўдзельнічалі ў выпуску і распаўсюджванні газеты «Звезда».

Добры дзень, паважаныя сябры. Так-так, сябры. Мы не памыліліся. Ваша газета і супрацоўнікі рэдакцыі сталі для нас роднымі і блізкімі пасля агучнай паездкі 19 мая ў Любань на магілу Рымы Шаршнёвай і на востраў Зыслаў — другую Радзіму падпольнай «Звядзды». Газета аператыўна, ужо 22 мая, за подпісам журналісткі Падалак Таццяны прайнаформавала чытача аб выніках паездкі ў гэтых рэалізацыі сумеснага праекта рэдакцыі газеты «Звезда» і Белдзяржмузея гісторыі Валікай Айчынай вайны «Радок «Звезда» ў гісторыі краіны», прысвечанага 90-годдзю газеты.

Праг газету хочацца выказаць шчырыя словы ўдзячнасці старшыні Любанскага райвыканкома Валерыя Грыбанаву, калектыву гімназі № 1 г. Любані і ўсім сустрэкаючым за гасціннасць, цёплую сустрэчу, добраўчыліваць у адносінах да вэтэранаў, да «звездодуіаў» і да ўсіх членаў дэлегацыі.

Газета з'яўляецца ўніверсальнай крыніцай ведаў, дзе кожны знаходзіць нешта карыснае для сябе, дзе кожны можа падзяліцца сваімі думкамі. Для вэтэранаў цікавая рубрыка пра тое, як паправіць здароўе, прыгатаваць смачныя стравы; пытанні, звязаныя з сацыяльнай абаронай вэтэранаў і ўсіх застарэлых людзей.

Настаўнікі гімназі дзякуючы газете могуць даць большы аб'ём ведаў па гісторыі Бацькаўшчыны, па гістарычнай спадчыне. Вучні пры дапамозе газеты далучаюцца да нацыянальнай культуры, даведаваюцца аб звычках беларускага народа, навуачна-тэарэтычным рамяствам, сучасным відам творчасці, што дасць магчымасць у будучыні правільна выбарць прафесію. Напрацоўкі газеты — вельмі добрая падмога пры правядзенні гадзін інфармавання і пазакласных мерапрыемстваў.

Для школьнікаў вельмі цікавая ўкладка «Чырвоная змена», дзе можна даведацца пра тэксаванне, вынікі і ход яго правядзення, найбольш тыповыя памылкі, якія сустракаюцца ў работах абітурыентаў. Мы хочам адзначыць беларускамоўны характар газеты, якая дапамагае нам захоўваць родную матчыную мову.

Напярэдадні 90-гадавога юбілею газеты зычым Вам творчых поспехаў у здзяйсненні задуманых планаў, плёнў ў працы, новых рубрык, натхнення, надзеі на шчасліваю будучыню газеты, шматлікіх і адданных падпісчыкаў; і каб «Звезда» заўсёды выдавалася на беларускай мове!

3 павагай 33 удзельнікі паездкі на востраў Зыслаў.

ЗАРПЛАТА БЕЗ «ЛІМІТУ». А ПЕНСІЯ — 3 НЮАНСАМІ

Паводле даных Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, у Беларусі атрымлівае пенсіі і адначасова працягвае працаваць больш як паўмільёна чалавек, што складае амаль 22 працэнты ад агульнай колькасці цывільных пенсінераў. Прычым колькасць працуючых пенсінераў паступова ўзрастае. У прыватнасці, зараз да гэтай катэгорыі адносіцца 37 тыс. мужчын і 60 тыс. жанчын ва ўзросце да 55 гадоў (у дадзеным выпадку гаворка ідзе аб асобах, якія маюць права на даатрымоваю пенсію, пенсію па інваліднасці ці па страце карміцеля), 35,7 тыс. мужчын і 155 тыс. жанчын ва ўзросце 55—59 гадоў, 56 тыс. мужчын і 58 тыс. жанчын ва ўзросце 60—64, 43 тыс. мужчын і 44 тыс. жанчын ва ўзросце 65—69, а таксама 22 тыс. мужчын і 18,5 тыс. жанчын — ва ўзросце больш за 70 гадоў. Тым часам, што неабходна памтаць працуючым пенсінеру, пры якой умове ён можа павялічыць свой стаж і ў якіх выпадках пры працаўладкаванні выплата пенсіі павінна спыніцца? Аб гэтым і іншым — наша сённяшняя гутарка з начальнікам галоўнага ўпраўлення пенсійнага забеспячэння і сацыяльнага страхавання міністэрства Валіяцінай Вікенціўнай КАРАЛЁВАЙ.

ЛЕПШ ПАВЕДАМІЦЬ АДРАЗУ Варта нагадаць яшчэ раз, што ўзрост, калі «дазваляецца» працаваць, нашым заканадаўствам практычна не абмежавана. Пры жаданні ўладкоўвацца можна па сутнасці да таго часу, пакуль дазваляе здароўе.

Прадаў, у агульным правіле ёсць два выключэнні — дзяржаўнае і суддзі Канстытуцыйнага суда. Першыя маюць права заставацца ў дзяржаўнай службе да ўзросту 65, а другія на сваіх пасадах — да ўзросту 70 гадоў.

Пры гэтым амаль кожны працуючы пенсінер можа разлічваць на атрыманне пенсіі. Аднак тут трэба ўзгадаць адні істотны момант. Калі ў працуючых пенсінераў на пачатку пенсіі ўплывае каэфіцыент заробку да 4,0, то ў пераважнай большасці пенсінераў працуючых — да 1,3. Незалежна ад факта працы пенсія зыходзіць з поўнага каэфіцыента разлічваюцца толькі ў адной катэгорыі — асобай, якія непасрэдна на занятых ў вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі.

Калі пенсінер мае каэфіцыент заробку больш за 1,3 і працягвае працаваць аб'ектаў уладкоўвацца на работу, то і ён сам, і яго работа-

даўца абавязаны паведаміць аб гэтым у ўпраўленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне свайго раёна, — кажа Валіяціна Каралёва. — У адваротным выпадку атрымаецца пераплата пенсіі. А пераплата даўдзёцца вяртаць. І да таго ж — з улікам інфляцыі.

Як зазначае Валіяціна Каралёва, звычайна штомесечная «страва» часткі пенсіі ў асобы з высокім каэфіцыентам заробку не такая значная, асабліва калі ўзгадаць, што гэты чалавек зноў жа атрымлівае зарплату. Да прыкладу, пенсія працуючага мужчыны са стаўжан 4,0 гадоў і каэфіцыентам 1,5 зараз складае 316,1 т.р., а пенсія працуючага мужчыны з такім жа стаўжан і каэфіцыентам — 307,5 тыс. рублёў. Розніца ў і пачах рэальнай працуючых і працуючых мужчын зноў жа са стаўжан 4,0 гадоў і каэфіцыентам 4,0 складае 116 тыс. р.

Разам з тым праблема тут у іншым — часцяком 3-а несвоечасовага паведавання «пералаткі» на запашавца гадамі. І, як вынік, з пенсінера і яго работадаўцы можа быць вылічана ўжо вельмі значная сума.

Крымінал, здарэнні

ЕЗДІЛА БАБУЛА Ў ТУРЦЫЮ І пры гэтым спалучала прыемнае з карысным. У тым сэнсе, што наведвала там сваю замужнюю дачку і займалася нелегальным бізнэсам. А менавіта: раз у месяц пенсінерка прывозіла з гэтай краіны, як нам паведаміў кіраўнік прэс-цэнтра УУС Гомельскага аблвыканкома Ігар Грышкевіч, танныя ювелірныя вырабы — ланцужкі, кулоны, прэсцікі і г.д., якія затым адразу набывалі зусім іншы «мінух», бо на іх наведваліся бізкі з надпісамі «Золата Расія». І яны тады прадаваліся па зусім іншых цнах.

Супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі ў страгэтычных напрамках УУС сумесна з Камітэтам дзяржаўнае бяспекі па Гомельскай вобласці пасля таго, як бабула рэалізавала частку сваіх тавараў, у не кватэры выявілі 130 залатых рэчаў вагой 310 грамаў. За парушэнне правілаў аб здзелках з каштоўнымі металамі і камяямі, учыненыя ў буйным памеры, працінерка можа трапіць на лаву пасуддзых, а яе тавар на суму больш чым 16 мільяну рублёў канфіскаваны.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ЗАПЛАЦІЎ ФАЛЬШЫВЫМІ

Малады жыхар Пінска прадаў свой «Опель-Астра» незнаёмцам за 3200 долараў. Калі пакупнік з'ехаў, пінчук звярнуў увагу на долары і яны выклікалі ў яго падазрэнне. Неўзабаве было устаноўлена, што долары выраблены на прытары і падробка невысокай якасці.

Фальшываначеткі шукае міліцыя.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

СУДОВЫЯ СЛУХАННІ ПА СПРАВЕ ЗБОЙЦЫ У МІНСКУ БУДУЦЬ ПРАХОДЗІЦЬ У ЗАКРЫТЫМ РЭЖЫМЕ

Судовыя слуханні па крымінальнай справе ў дачыненні да жыхара пасёлка Рудзенск Пухавіцкага раёна, які згвалтаваў і забіў 4-гадовагу дзівічкіну ў Мінску, будуць праходзіць у закрытым рэжыме. Аб гэтым паведаміў у Мінскім гарадскім судзе, дзе 21 чэрвеня пачнецца разгляд гэтага злачынства, якое мела вялікі грамадскі рэзананс.

Збойцаўца 4-гадовагу дзівічкіну было ўчынена восенню мінулага года. Праз 11 дзён пасля знаходжання цяла дзіцяці правахоўныя органы затрымалі 23-гадовага жыхара пасёлка Рудзенск, які раней быў чатыры разы судзімы за ўчыненне крадзяжоў. Падозроны прызнаўся ва ўчыненні злачынства.

Следчая таксама сабралі доказы дачынення падазранага да ўчынення ў сакавіку 2006 года недадэка ад прыпынчанага пункта «Тэхнікум» Пухавіцкага раёна яшчэ аднаго згвалтавання 16-гадовага дзівічкіны.

У выніку пракуратора прад'явіла жыхару Рудзенска абвінавачванне ва ўчыненні двух згвалтаванняў і ў збойстве. Па частцы другой артыкула 139 Крымінальнага кодэкса (збойства пры аб'ябравачых абставінах) абвінавачванаму пагражае ад 8 да 25 гадоў пазбаўлення волі, або пажыццёвае зняволенне, або смротнае пакаранне.

Аляксандр СУХАВЕРХІ, БЕЛТА.

УРОК НЕ ПАЙШОЎ НА КАРЫСЦЬ

Гэтымі днямі, як паведаміў нам супрацоўнік прэс-цэнтра УУС Гомельскага аблвыканкома Віталій Прыстромаў, у следчы ізалятар змешчана 56-гадовая жыхарка абласнога цэнтру, якая была затрыманая на мытным пераходзе Новая Гута. Эхала яна ў Кіеву на легкавушцы, а паралельна з ёй туды (вось такая канспірацыя) брала накірунак на пасажырскі цягніку маладага дзівічкіна. Канчатковы адрас абедзвюх — Турцыя, дзе жанчына павінна была атрымаць за дачку дзівічкіну ў бардэль грошы.

Дарчы, у 2005 годзе, як расказвае начальнік ўпраўлення па нарконтролю і процідзеянню гандлю людзьмі УУС аблвыканкома Юрый Маркевіч, гэтая жанчына ўжо прыцягвалася да адбыцця з падобнай дзеянні, але абшлася, як гавораць, лёгкім спахохам. Суд улічыў тды стан яе здароўя і прызначыў меру пакарання, не звязаную з пазбаўленнем волі. Але гэты ўрок не пайшоў жанчыне на карысць...

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Прамая сувязь

ОНЛАЙН ВЫКЛІКАЛІ?

Сёння з 11 да 12 гадзін на афіцыйным сайце Белтэлерадыёкампаніі www.tv.by абдуцэцца онлайн-канферэнцыя з кандыдатам медыцынскай навук, дацэнтам кафедры эндарыналогіі БелМАПА Валіяцінай Іванаўнай Шутавай. Адкуль з'яўляецца лішняя вага, як худзець правільна, што такое «мераны калараж» — пра ўсё гэта спецыяліст раскажа жадуючым у «Інтэрнэт-эфіры», прычым пытанні прымаюцца як загады, так і непасрэдна падчас канферэнцыі. Праз некалькі гадзін адкажы, а таксама фотарэпартаж з онлайн-канферэнцыі, будуць змешчаны на тым жа сайце ў адпаведным раздзеле — для свабоднага карыстання.

Белтэлерадыёкампанія, дарчы, стала першай з тэлевізійных кампаніяў Беларусі, хто абраву такую форму сувязі публікі з запатрабаванымі персонамі — вузкапрофільнымі спецыялістамі, вядомымі грамадскімі дзеячамі, прадстаўнікамі шоу-бізнэсу і спорту і г.д. За гэты год на медыя-партале БТРК прайшоў ўжо шматлікіх онлайн-канферэнцый, героямі якіх сталі вядомыя палітыкі і кіе-меннікі Мікалай Чаргінец, намеснік кіраўніка УДАІ МУС Яўген Карповіч, прадстаўнік Беларусі на конкурсе «Еўрабачанне-2007» Дзмітрый Калдун, галоўны трэнер жакейнай каманды «Юнацтва—Мінск» Мікалай Захарав,

галоўны санітарны ўрач краіны Міхаіл Рымжа, старшыня Дзяржаўна-тэатральнага ансамбля Беларускай Ігар Рачкоўскі. Усе станаграммы і фотарэпартажы з гэтых канферэнцый таксама змешчаны на сайце.

Як расказала кіраўнік дырэкцыі Інтэрнэт-вяшчання Ірына Палажанца, ідэя праводзіць онлайн-канферэнцыі выстывала даўно, але ўсё не хопала магчымасці. З гэтага года, нарэшце, супалі найаўчасыя асобы нага памішання, тэхнічнага абсталявання і прафесійнага забеспячэння падобных акцый. Спачатку яны абдыкавалі раз на месяц, зараз — двойчы. Афіцыйна «Інтэрнэт-гаворка» доўжыцца гадзін, але звычайна героі прыходзяць загадзя, каб паспець адказаць на максімум пытанняў (рэкорд у гэтым сэнсе належыць Дзмітрыю Калдуну, які «асіліў» больш за сотню пытанняў). Пытанні і адказы запісваюцца праз мікрафон на камп'ютары, і некалькі рэдактароў адразу на слых расшыфруююць іх і перыядычна адраўляюць на сайт. Калі пытанні ідэнтычныя ці вельмі падобныя, вядучая канферэнцыі зачытвае іх усё адразу, і гэтаксама яны падаюцца на Інтэрнэт-старонцы. У перспектыве, дарчы, як здавалася Ірына Палажанца, будзе аднак онлайн-канферэнцыя падчас працягу вэб-камеры, і можна будзе не проста чытаць адказы, але бачыць і чыць усё, што адбываецца ў гэты момант у студыі. Пакуль жа Інтэрнэт-карыстальнікі задавальваюцца тэкставымі версіямі гутаркі, а для глядачоў АТН запісавана невялікая відэазасяжка («Цыцільныя» відэазасяжки канферэнцыі захоўваюцца ў архіве).

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Твае правы

«Закадрыць» дэмакратычна

Зрабіўшы выснову, што беларуская апазіцыя ўцяляе сабой дрэва, у якога практычна адмерлі карані і засталася толькі бязлістая крона, апошнім часам на Захадзе прымаюцца ліхаманкавыя намаганні з мэтай даць жыццё новым «дэмакратам». У якасці прэпарата, прынаваена так званая праграма Каліноўскага.

Яе «бабай-павітухай» з сакавіка 2006 года выступіла Польшча. Праграма накіравана на падтрымку апазіцыйнай моладзі Беларусі, павышэнне яе прадэстаўнічых актывінасці, фарміраванне праслойкі дэмакратычна настроеных да ўлады маладых грамадзян краіны, зольных у перспектыве аказваць уплыў на грамадска-палітычную і эканамічную сітуацыю ў рэспубліцы, выбар на працягу яе развіцця.

Фінансаванне праекта, паводле афіцыйных заяў яго арганізатараў, ажыццяўляецца ўрадам Польшчы, аднак інфармацыя, якая маецца, сведчыць, што грошы паступаюць са «старых» краін ЕС і ЗША. Першапачаткова склад удзельнікаў быў прадстаўлены студэнтамі, якія адлічаны з беларускіх навуковых устаноў за так званую «грамадска-палітычную дзейнасць». У далейшым ён быў пашырэнны за кошт асобай, якія па «палітычных матывах» быццам не могуць навукацца ў Беларусі.

Значную колькасць стыпендыянтаў складаюць блізкія родныя і знаёмыя актывісты беларускіх радыкальных палітызаваўчых груповак, якія не ажыццяўляюць рэальнай палітычнай дзейнасці. Разам з гэтым частку удзельнікаў праекта складаюць асобы, якія намерана прадакавалі сваё затрыманне правахоўнымі органамі і адлічэнне з ВНУ з мэтай атрымаць фармальнае падставу для накіравання на вучобу ў Польшчу.

Абвешчана яе бясплатная, праграма на самай справе такой не з'яўляецца. У асяродку стыпендыянтаў адкрыта абмяркоўваецца інфармацыя аб тым, што сярэд іх шмат людзей, бацькі якіх заплацілі да \$1 тыс. за магчымасць адправіць сваіх дзяцей на вучобу ў Польшчу. Асобныя студэнты дэкрэта занялі, што заплацілі па 30—50 долараў за атрыманне патрэбных «рэкамендацый» і «пакестаў адпаведных дакументаў» ад рэгіянальных актывістаў радыкальных палітызаваўчых структур. На думку самі каардынатары праграмы, каля 50 працэнтаў дакументаў цалкам або часткова сфальсіфікаваныя.

Трапіўшы ў абойму праграмы, кожны студэнт знаходзіцца пад апекай прызначанага да яго «навуковага назаральніка», які надзелены функцыямі своеасаблівага камісара, які сочыць за палітычнай надзейнасцю падпапечанага.

Сяргей ГРЫБ.

ДОБРЫ НАСТРОЙ У ДАРОГУ

Сярод шэрагу фактараў, якія спрыяюць бяспецы руху, не апошняе месца займае і добры настрой вадзіцеля. Вось чаму ўнора супрацоўнікі сталічнай Дзяржаўнаінспекцыі правалі спецыяльную акцыю пад красамоўнай назвай «Не злуйся!»

Як паведаміла начальнік аддзлення агітацыі і прапаганды УДАІ ГУУС Мінгарвыканкома Жанна Тройна, напярэдадні акцыі на скрыжаванні вуліц Леніна і Ульяўскай былі размешчаны два нестандартныя дарожныя знакі. Адзін — сімвалізвае якасці настрой чалавека, другі — зм

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

13 июня
2007 г.
№ 23 (77)

ТЕМА ДНЯ

УЙТИ ОТ ПСИХОЛОГИИ ИЖДИВЕНЧЕСТВА

В последние годы вопрос о сельских Советах депутатов рассматривался на многих уровнях. Решалась, можно сказать, их судьба (ведь звучали разные предложения, в т.ч. и об упразднении этой структуры). Но, в конце концов, сама жизнь подтвердила жизнеспособность и необходимость первичного звена власти. Ведь местные Советы — неотъемлемая часть народовластия. О необходимости вывести народовластие на новый уровень говорилось и в Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь.

С вопроса о том, какая роль отводится местным (сельским) Советам депутатов на пути к построению экономически сильного, стабильного государства, мы и начали беседу с начальником управления по взаимоотношениям с органами местного самоуправления Администрации Президента Республики Беларусь Анатолием РУДЕНКО.

— Начну с того, о чем говорил глава государства в своем Послании: «Больше надежды мы возлагаем на вновь избранные местные Советы депутатов. Хотелось бы видеть в лице Советов и исполкомов рачительных хозяев, самостоятельно решающих проблемы местного значения». Это, по сути дела, и есть направление совершенствования деятельности всей системы местного самоуправления: рачительно хозяйствовать и самостоятельно решать проблемы местного значения.

Это заявление было сделано главой государства не просто так. За последние два года Президент поддержал многие инициативы, направленные на то, чтобы местное самоуправление действительно стало опорой власти. Ведь сельские Советы — это те органы, которые непосредственно выходят на людей и лучше других должны знать их заботы, настроения и проблемы. И не только знать — но и решать. Поэтому прежде всего была укреплена материальная база каждого сельского Совета: не осталось ни одного, где бы не было автомобиля, компьютера, современных средств связи, отдельного благоустроенного помещения... То есть, условия для работы созданы. Теперь необходимо, чтобы кадры на местах пересомыслили свои задачи, преодолели иждивенческие настроения.

— **Что вы имеете в виду?**
— Подход к работе, основанный на принципе «дайте нам деньги, а мы их начнем делить». Снова «каждой сестре по

СИМВАЛ КАХАННЯ

Паставы, што ў Віцебскай вобласці, зараз перажываюць турыстычны бум. І, канешне, горад у апошнія гады вельмі змяніўся ў лепшы бок дзякуючы мясцовым уладам, якія клопацца пра аднаўленне архітэктурных помнікаў і стварэнне сучаснай інфраструктуры для абслугоўвання турыстаў: адрамантаваны гатэль, будуюцца новыя атрымаў другое жыццё кафе і пункты гандаю.

Як наведзіць старшыня Пастаўскага райвыканкама Эдуард Казура, з кожным годам у райцэнтры, ды і ў краі ў цэлым, з'яўляецца ўсё больш жадаючых убачыць старажытны горад, якому ў наступным годзе споўніцца 600 гадоў, а таксама вёскі з багатай гісторыяй.

Адно з цікавых месцаў, куды з задавальненнем прыходзіць як прывяздзяць, так і гараджане — пастаўскі гарадскі парк на беразе ракі Мядзелка, дзе ёсць свой цуд — сасна і бяроза, што растуць разам. Паводле слоў кіраўніка мясцовай выканаўчай улады, маладыя падчас вясялення прыходзяць да гэтых дрэў, каб дакрануцца і стаць шчаслівымі.

Дрэвы быццам сімвалізуюць яго і яе. Чым не нашы беларускія «ны і яны»? І проста здорава, што ёсць такое «сумеснае дрэва», аб якое ўжо ведаюць захаваная дэльца ад Пастаў. Чым не нагода прыехаць сюды, каб на свае вочы убачыць звычайны цуд?

Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Пастаўскі раён.

ПРЫДАРОЖНЫ СЭРВІС

ГАТЭЛЬ ПАД ЛІПАМІ, КАФЭ ПАД КАМЕНЕМ... І ЎСЁ?

Згадзіцеся, калі едзеш па дарозе і хочаш прыпыніцца каб перакусіць або проста адпачыць, то вельмі прыемна зайсці ў нейкі прыдарожны шынок і адчуць, што цябе там чакалі. Вядома, калі ёсць куды зайсці. На мінскім напрамку, маецца на ўвазе траса Брэст—Масква, пунктаў прыдарожнага сэрвісу, можна сказаць, дастаткова. А вось на дарозе Брэст—Кобрын—Гомель на адрэзку ад Брэста да Пінска ёсць дзве ўстановы — іванаўскі комплекс «Пад ліпамі» і невялікае кафе ў вёсцы Камень Кобрынскага раёна «Каменная ветка».

Пра гатэль пад ліпамі спявае сагіст ансамбля песні і танца Узброеных Сіл Леанід Нікольскі. У Іванаве не без гонару скажучы, што песня пра іх горад, а спявак — іх зямляк. Названы гатэль стаіць не ў самім горадзе, а акраў на трасе. І заведца ён комплексам «Пад ліпамі», бо сюды ўваходзіць гасцініца з 23 нумарамі і рэстаран. Пасля таго, як установу два гады таму перадалі на баланс прадпрыемства «Марыля» Іванаўскага райспажывтаварства, яна перажыла абнаўленне. Дзіравы дах змянілі на новы, адрамантавалі ацяпленне. Зараз душ, туалет, халадзільнік і тэлевізар ёсць у кожным нумары. Як сказала начальнік раённага спажывецкага таварыства



Людміла Папкова (да нядзюняга часу, дарэчы, яна была дырэктарам «Марылі»), калектыў там працуе дружна, людзі стараюцца. Натуральна, што наведвальнікі

не абмяноўць гэту ўстанову. Калі ехаць з Брэста ў Пінск, кіламетраў праз 15 пасля Кобрына заўважыць будынак з рамантычнай назвай «Каменная ветка». Гэта — кафе, а назву яно атрымала ад сваёй вёскі Камень. Раней быў у Камені проста прадуктовага магазіна, размешчана акурат за некалькі метраў ад трасы. Вось і вырашыў мясцовы райспажывтаўсаюз — уласнік магазіна — зрабіць пункт хуткага харчавання. Чатыры гады таму будынак падзялілі на дзве часткі. З аднаго боку, а ад дарогі з'явілася кафе. Працуюць тут чатыры чалавекі, у дзве змены з 10 да 24 гадзін. Жанчыны толькі разрагваюць і падаюць стравы, а прывозяць іх гатовымі са

сталовых вёсак Гарадзец і Залессе. Як сказала загадчыца «Каменнай веткі» Валяціца Данилюк, іх асноўныя кліенты — вадзіцелі, пасажыры, што едуць у Польшчу, Германію, Украіну. Некаторыя з гэтых людзей па тры дні не бываюць дома. Таму зразумела іх жаданне пакаштаваць страву, падобную на хатнюю. Паводле слоў Валяціцы Яўгенаўны, вясковыя кухары стараюцца трымаць марку. Фірменныя стравы — «каўбаскі па-дамашняму», салата «Рыжык», «Пяпярца-кветка», фірменную адбіўную даўно ацанілі пастаянныя наведвальнікі. Ды і цэны ў гэтым кафе адносна невялікія: за 5—7 тысяч можна паабедкаць, а ў 10 тысяч абыдзецца амаль што раскошны абед. Але на гэтым пералік устаноў, дзе можна адпачыць і перакусіць амаль што на 200-кіламетровым участку дарогі Брэст—Пінск, заканчваецца. Калі едзеш па Польшчы, то прыдарожныя кавярні ці невялікія гасцініцы можна бачыць праз кожныя 10—20 кі-

ламетраў. Нядаўна давяслося праязджаць па Украіне ў напрамку горада Хмяльніцкага. Там таксама прыдарожны сэрвіс знаходзіцца ўжо амаль на еўрапейскім узроўні. А ў нас ён вельмі сціплы, і мы з гэтай нагоды як быццам бы не смуткуем. Але гэта на першы погляд. Паводле пераканання загадчыцы сектара турызму Брэсцкага аблвыканкама Мікаіла Шайко, наш турыстычны бізнес вельмі церпіць ад таго, што няма належнага ўзроўню сэрвіснага абслугоўвання. Замежныя турысты купляюць туры, скажам, на паляўняе ў лесе. Але на чачоўку ім даводзіцца вяртацца ў Брэст ці Пінск. Наша цудоўная прырода, яе некранутасць прыцягваюць многіх людзей, і перакусыць амаль што на 200-кіламетровым участку дарогі Брэст—Пінск, заканчваецца. Калі едзеш па Польшчы, то прыдарожныя кавярні ці невялікія гасцініцы можна бачыць праз кожныя 10—20 кі-

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ПА ВОПЫТ РАЗБУРАЦЬ — НЕ БУДАВАЦЬ?

Карэспандэнт нашай газеты разам з прадстаўнікам дэпутацкага корпуса Віцебшчыны выехаў у Пастаўскі раён, каб, як кажуць, на месцы азнаёміцца з вопытам па зносу дамоў у вёсцы. Паводле слоў старшыні аблсавета Аляксандра Ацясава, менавіта на Пастаўшчыне ў гэтым пытанні можна шмат чаму навучыцца.

Грошы на знос

Усяго, па даным на канец мая, у Віцебскай вобласці налічвалася больш за 13 тысяч дамоў, у якіх ніхто не жыве. Да пачатку мінулай вясны большасць іх уладальнікаў заявілі аб жаданні прывесці такія дамы ў парадак.

Ёсць і 7108 старых дамоў. Дзякуючы намаганням мясцовых уладаў, 40 працэнтаў з ліку апошніх паразбіралі летася, пачынаючы з чэрвеня 2006-га. Калі захаваюцца такія тэмпы, на Віцебшчыне да канца гэтага года, у прынцыпе, могуць вырашыць гэтае пытанне поўнацю. Вялікі стымул — фінансавая падтрымка з боку аблвыканкама. У прыватнасці, у 2006-м на знос старых дамоў было выдаткавана з бюджэту 1 мільярд 100 мільянаў рублёў, а на гэты год пакуль што 500 мільянаў. Дзіўна, што нягледзячы на такую ўнушальную дапамогу з боку аблвыканкама, шэраг кіраўнікоў раёнаў і сельсаветаў яшчэ не актывізавалі работу па стварэнню рээстраў пустуючых дамоў.

Разбураюць дамы рознымі шляхамі: бяруць заказы арганізацыі, супрацоўнікі МНС, дапамагаюць ваенныя будаўнікі... Нярэдка і самі гаспадары пазбаўляюцца ад непатрэбных збудаванняў. І калі іншым грамадзянам спатрэбіцца будаўнічыя матэрыялы, ім прапануюць таксама прапрацаваць на «зносе», а ўз'ямам дазваляць выкарыстаць канструктыўныя элементы старых дамоў на будаўніцтве сваіх.

Хто ў доміку жыве? Адгукніцеся!

Старшыня Пастаўскага раённага Савета дэпутатаў Віктар Арэхаў падзяліўся з калегамі-дэпутатамі мясцовым вопытам:

— У сувязі з пагаршэннем демографічнай сітуацыі ў раёне расце колькасць пустуючых жыхлых дамоў: на сёння яна складае 17 працэнтаў ад усяго сельскага жыллёвага фонду. Зараз на Пастаўшчыне ў 46 населеных пунктах няма жыхароў, але тут засталіся жывыя і гаспадарчыя пабудовы. Што з гадамі робіцца ў такіх былых вёсках, явучы можна... Сельскімі выканкамамі прымаюцца розныя меры: пераразмяркоўваліся пустуючыя зямельныя ўчасткі, частка зямель перадавалася ў сельскагаспадарчыя кааператывы. Грамадзяне, вінаватыя ў невыкарыстанні зямель без уважлівых прычын і парушэнні правілаў добраўпарадкавання, прыцягваліся да адміністрацыйнай адказнасці. Даглядаць хаты, апрацоўваць прысядзібныя ўчасткі і г.д. дапамагем ветэранам, старым і малазбяспечаным грамадзянам. Правадзяцца і суботнікі па добраўпарадкаванні...

Але ж у цэлым мераў, якія прымаюцца для прывядзення ў парадак вёсак, было недастаткова. У мясцовых органах улады не хопала рэальных рычагоў уплыву на надобрасоўпленых гаспадароў альбо тых, хто атрымліваў дамы ў спадчыну і не спяшаўся даглядаць іх. Існуючае раней заканадаўства прадугледжвала марудную і працяглую працэдурную прызнання дамоў безгаспадарчымі. У бюджэты сельскіх выканкамаў ніколі не закладваліся сродкі на выкананне такіх працэдур. Таму з'яўленне адпаведнага Указа Прэзідэнта № 70 ад 3 лютага 2006 г. было спраўдзіўна свесчасовым. Яго рэалізацыя дазволіла зрушыць з месца праблему, што не вырашалася гадамі. У раёне ўжо знесена 213 пустуючых і старых дамоў, у тым ліку 4 — у райцэнтры, 33 — у гарадскіх пасёлках Лынтупы і Варапаева. Вызваленны пасля зносу дамоў зямельныя ўчасткі на цэнтральных сядзібах і ў буйных населеных пунктах выкарыстоўваюцца для паўторнай забудовы. Незапатрабаваныя пад будаўніцтва зямлі падлягаюць рэкультывацыі для далейшага выкарыстання пад кармавыя ўгоддзі.

У кароткія тэрміны ў раёне была праведзена інвентарызацыя ўсіх пустуючых і старых дамоў, знойдзены іх уладальнікі альбо асобы, якія маюць права карыстання. Ім былі адпраўлены адпаведныя папярэджанні аб тым, што ў выпадку, калі дамы будуць прызнаныя безгаспадарчымі, яны могуць быць перададзены ва ўласнасць сельсавета. Па кожнаму населенаму пункту афармляўся картаграфічны матэрыял (планы вёсак) з вызначэннем пустуючых дамоў і зямельных участкаў.

У выніку праведзенай работы ў сельвыканкамаў былі накіраваны 1456 заяў аб намеры выкарыстаць дамы для пастаяннага альбо сезоннага пражывання. 22 чалавекі звярнуліся ў выканкамы пасля публікацыі ў раённай газеце даных аб уключэнні ў рэгістр іх дамоў як пустуючых. У цэлым адгукнуліся гаспадары больш чым паловы такіх дамоў, пачалі прыводзіць іх у парадак, афармляць усё неабходныя дакументы. За год уладальнікі самастойна знеслі 66 пустуючых жыхлых дамоў. Акрамя таго, грамадзяне пачалі накіроўваць у сельвыканкамы пісьмовыя адказы не толькі з Беларусі, а і з Расіі, краін Балтыі. Дзякуючы рознапланавай рабоце, тут змаглі без зваротаў у суд пачаць разбураўню больш чым 213 пустуючых і старых дамоў. Работы па разборцы пабудов галоўным чынам праводзіліся без прыцягнення бюджэтных сродкаў, намаганнямі саміх уласнікаў, а таксама сельскагаспадарчых, якія выкарыстоўвалі атрымную драўніну на паліва. Там, дзе з-за адсутнасці свабоднай рабочай сілы сельгаспрадпрыемствы выканачы разборку былі не ў стане, прыцягваліся раённыя меліярацыйная арганізацыя, брыгады МНС, цэнтры занятасці.

Калі спачатку выявілі ў раёне 1887 пустуючых дамоў, то ў выніку ў спецыяльным рэгістр уключылі 33. Як і прадугледжана Указам, праз 2 месяцы пасля публікацыі ў газеце трэба будзе звярнуцца ў раённы суд з заявай аб прызнанні гэтых дамоў безгаспадарчымі...

І фото «на памяць»

Прыклад для іншых мясцовых органаў улады па выкананню патрабаванняў Указа № 70 — Куропольскі сельскі Савет дэпутатаў, якім кіруе Алена Аксцюч.

У вёсцы Курополь на вуліцы, дзе раней стаялі нікому не патрэбныя дамы, цяпер красуецца 30 новых. Старыя пачалі разбурацца гадоў 5 таму, яшчэ да прыняцця Указа. Бо вельмі рэальна парадак навесці. Проста сорамна было, калі іншаземцы (сельсавет знаходзіцца на мяжы з Літвой), бывала, непрыкметна ўсім халіся, гледзячы на паўразбураныя старыя будынкы.

— На разбор кожнага дома вызначаліся тысяч па 650—700, гэтага хапае, — гаворыць старшыня сельскага Савета.

У вёсцы Бірвіта нам паказалі чыстае поле з зялёнай травой.

— Тут знеслі 14 дамоў, — тлумачыць старшыня. — Цяпер на полі будзе пасвіцца жывёла. Толькі ў адным на ўсю вёску доме пакуль старыя жывуць. Але хутка з'едуць бліжэй да цывілізацыі, дажываць свой век з усімі выгодамі.

Калі Алена Уладзіміраўна паказала, што зроблена для кожнага населенага пункта з выкарыстаннем новых «картаграфічных тэхналогій», старшыня аблсавета даручыў усім зрабіць такія ж. Тут абазначаны ўчасткі, што не выкарыстоўваюцца, старыя і пустуючыя дамы. Робіць супрацоўнікі сельскага Савета і фотаздымкі дамоў, што падлягаюць зносу, каб, не дай Божа, не было сюрпрызаў ад раптам узнікаючых прэтэндэнтаў на «багацце»...

Нездарма ў пастанове прэзідыума Віцебскага аблсавета дэпутатаў адзначана, што прыкладам для іншых мясцовых органаў улады з'яўляецца работа па выкананню Указа № 70 Куропольскага сельскага выканаўчага камітэта. «Тут літаральна жывуць па Дзюкрэту», — адзначае Аляксандр Ацясаў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Пастаўскі раён.

ГАЛОЎНЫ КРЫТЭРЫЙ — ЯКАСЦЬ ЖЫЦЦЯ ЛЮДЗЕЙ

Савет па ўзаемадзеянню органаў мясцовага самакіравання, створаны пры Саветах Рэспублікі, правёў вынічны тэматычны семінар на базе Пружанскага і Брэсцкага раёнаў. Падчас адкрыцця семінара старшыня Савета Рэспублікі Генадзь Навіцкі акрэсліў мэты і задачы мерапрыемства як доступ да вопыту мясцовай улады. «Нават адны і тыя ж задачы ў кожным населеным пункце вырашаюцца па-рознаму ў выніку прыёмаў, падыходаў, творчасці і вынаходлівасці асобна ўзятых людзей, — сказаў Генадзь Васільевіч. — У выніку вольнага дэталёвага вывучэння адбываецца аб'яднанне, сістэматызацыя вопыту, якія знаходзяцца адлюстраваны ў змяненні ў ўдасканаленні заканадаўства».



Член Савета Рэспублікі, старшыня Брэсцкага аблвыканкама Канстанцін Сумар расказаў прысутным, што стратэгію і тактыку дзейнасці мясцовых Саветаў на бліжэйшы час вызначалі на вялікай нарадзе ў Івацэвічах. На сходзе прысутнічалі ўсе старшыні сельскіх Саветаў вобласці, а таксама кіраўнікі выканаўчай улады. Распрацавана сістэма ацэнкі дзейнасці старшын сельскіх і раённых Саветаў. Эфектыўнасць работы кіраўніка мясцовай улады будзе вызначацца па адзначаных крытэрыях. Такіх, напрыклад, як стварэнне новых рабочых месцаў, замацаванне моладзі ў вёсцы, удасканаленне сістэмы гандаю і бытавога абслугоўвання, добраўпарадкаванне і санітарны стан тэрыторыі, выкананне сацыяльных стандартаў, павелічэнне аб'ёмаў закупа малака ад насельніцтва, арганізацыя забеспячэння кармамі для жывёлы на асабістых падворках вясцоўцаў.

Старшыня Брэсцкага абласнога Савета дэпутатаў Сяргей Ашмянцаў зрабіў акцэнт на вопыце некаторых старастаў, старшын камітэтаў тэрытарыяльнага грамадскага самакіравання, асобных кіраўнікоў сельскіх Саветаў. Так, Алена Хомін, старшыня Белаўскага сельскага Савета Камянецкага раёна, здолела выхаваць імкненне да парадку, прыгажосці літаральна ва ўсіх жыхароў пасёлка Белаўжыцкі. Тут пастаянна праводзяцца конкурсы-агляды на лепшы падворак. Людзі цікавіцца ландшафтным дызайнам, стараюцца зрабіць свой двор самым прыгожым і адметным. Парадак і чысціня падтрымліваюцца ў самім населеным пункце і яго ваколіцах. Заслугоўвае ўвагі і вопыт камітэта грамадскага кіравання «Надзеля» па добраўпарадкаванні ў Баранавічах.

Асаблівае Пружанскага раёна, які прымаў семінар, з'яўляецца яго вялікая плошча і «раскіданасць» вёсак. 59 тысяч чалавек жывуць у 246 населеных пунктах. У Столінскім раёне, для параўнання, 80 тысяч насельніцтва жыве ў 100 населеных пунктах. Вя-

дома, у пружанскіх умовах дайсці да кожнага чалавека хоць з мінімальнай доляй увагі вельмі складана. Пра задачы мясцовай улады на гэтым накірунку гаворыць старшыня Пружанскага раённага Савета дэпутатаў Віктар Макаравіч. Паводле слоў Віктара Мікалаевіча, спрыяе таму развіццю сетка маршрутных аўтобусаў, аўтамагаставы, перасоўныя КПП, бытавы аўтобус. І найпершыя сувязаны з жыхарамі аддаленых вёсак — сельскі паштальён.

Спраўдзеным памочнікам мясцовай улады сталі дэпутаты сельскіх Саветаў, якіх у раёне 159, і 178 старастаў вёсак. Многія з іх працуюць неформальна, адказна, і людзі адказваюць ім шчырай паўдзякай. Стараства вёскі Засімавічы Мікалай Рыбачок стаў спраўдзеным яе кіраўніком: уборка тэрыторыі, кантроль за аплатай вывазу бытавых адходаў, установа новай агароджы, тэлефонізацыя — яго клопат. Дэпутат сельскага Савета з вёскі Шубчыны Шаняўскага сельсавета Лілія Чэчка не стала міршчыца з тым, што старыя агароджы пераказаліся, паламаліся. Прайшла па хатах, пагаварыла з людзьмі. Сабралі грошы і зрабілі новую агароджу талакой.

Старшыня Шаняўскага сельскага Савета Ганна Хатэнка для аддаленых вёсак, а іх у сельсавец 15, усталевала сацыяльна дні. Па графіку суды прыязджаюць старшыня сельскага Савета, намеснік дырэктара мясцовай гаспадаркі ААТ «Шані-аграпрадукт», загадчыца ФАПа, загадчыца комплекснага прыёмнага пункта, участковыя міліцыянер. Такім чынам ствараецца альбо вырашаюцца ўсе пытанні, якія назапасіліся ў людзей.

Хараўскі сельсавет, які наведваў ўдзельнікі семінара падчас паездкі, — адзін з буйнейшых у Пружанскім раёне. Зараз у склад адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі ўваходзіць 20 населеных пунктаў, жыве тут больш за 3200 чалавек. Дзве гаспадаркі ААТ «Айчына» і «Агра-Калядзічы» вылучаюцца эканамічнай устойлівасцю. Ёсць два аграгарадкі — Кабылянка і Калядзічы. Рыхтуюцца ства аграгарадком і цэнтр сель-

савета Харава. Пра ўсё гэта гасцям расказала старшыня сельскага Савета Таццяна Ільшэвіч. Яна ж і правяла экскурсію па аб'ектах.

Наведвальнікі былі прыемна ўражаны прыгажосцю і ўмовамі, якія створаны для дзяцей у Навасёлкаўскай сярэдняй школе. Над навучнай устаноўвай узяў шэфства Нацыянальны банк Беларусі. Яля рэканструкцыі школы тут з'явіліся камп'ютарныя класы, трэнажорныя і харэаграфічныя залы. Ды і абсталяванню кабінетаў пазайздросціць любяга гарадскай школы. Сваё месца цяпер набыў цікавы і самабытны музей гісторыі і сельскага побыту, сабраны многімі пакаленнямі настаяўніка і вучняў.

Завіталі госьці ў сельскі Дом быту. Там якаясьці цырульнік праводзіла наведвальніц. Дырэктар раённага КБА Анатоль Гвоздзік патлумачыў, што майстар працуе два дні на тыдзень. Яна якаясьці знаходзіцца ў водпуску па догляду дзіцяці і згадзілася папрацаваць на такіх умовах. Кліенты загадаў запісваюцца на вызначаныя дні. Майстар зарабляе сабе на зарплату, цырульня працуе нават з невялікім прыбыткам. Такім чынам пытанне вырашаецца на карысць людзям і без страт для прадпрыемства.

Старшыня Пружанскага раённага выканаўчага камітэта Аляксандр Юркевіч, які падпісаў кантракт са старшынёй сельскага Савета, сказаў, што, згодна з гэтым дакументам, Таццяна Ільшэвіч асабіста адказвае за выкананне паказчыкаў па нарыхтоўцы сельгаспрадукцыі ў асабістым сектары. Работнікі сельвыканкама робяць падворныя абыходы, высвятляюць, колькі галоў буйной рагатай жывёлы трымаюць вясцоўцы, якімі культурнамі якую плошчу засяваюць. Такім чынам вядзецца падлік і будуюцца прагнозы. Каб выканаць планавыя заданні, старшыня сельскага Савета проста вымушана займацца пытаннямі кормазабеспячэння асабістага статка, дапамагаць людзям з насеннем, маладыяком жывёлы.

Многа пытанняў па гэтым накірунку работы ўзнікла ў парламентарыяў да мясцовай улады. Таццяна Аляксееўна адказвала падрабязна, давала падрабязныя тлумачэнні. Пры гэтым высветлілася цікавая дэталё ў галіне стабільнасці асабістай гаспадаркі грамадзян. Некаторыя спецыялісты сумняваюцца ў метадах разліку і формулах, якімі карыстаюцца статаўпраўленні. Формулы ствараліся некаторы час таму паводле аптытанна гаспадароў падворкаў. А людзі на месцах кажуць, што старажынае пакаленне, якое захоўвае ў памяці калектывізацыю і іншыя кампаніі 50-х гадоў, па прывычцы на ўсякі выпадку... прыкладна палавіну сабранага ўраджаю і наяўнай жывёнасці ўтойвала... Разам з клопатам, які неабходна праяўляць у адносінах да асабістага падворка, прыйшоў час перагледзець яго рэальны ўклад у эканоміку.

Святлана ЯСКЕВІЧ.
Фота Святланы КРАЎЧУК.

УЙТИ ОТ ПСИХОЛОГИИ ИЖДИВЕНЧЕСТВА

(Окончание.)

Начало на 1-й стр. «МС».
— Указ Президента № 21 «О повышении роли органов местного управления и самоуправления в решении вопросов жизнеобеспечения населения» как раз и был разработан для того, чтобы кадры на местах пересмыслили свои возможности и задачи...

Этот Указ является программным документом, который определяет основные направления, стратегию деятельности первичного звена власти. Вот говорят: мол, указ предоставляет Советам не слишком широкие возможности в плане налоговой базы. Но ведь этот документ дает им главную возможность — подумать. Там прописаны 16 источников доходов, которые пока практически не работают у нас, а должны были бы работать... Вот, к примеру, придорожный сервис — сколько раз уже об этом говорили!

Почему местное самоуправление не займется его организацией? Да мало ли что можно еще создать — предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции или подразделение по оказанию помощи в ведении личного подсобного хозяйства... Главное — не сидеть и не ждать. Здесь многое зависит от личности председателя сельсополкома. Конечно, прописанное в рамках Указа № 21 Положение о председателе сельского исполнительного комитета расширило круг его полномочий. Но ведь и раньше там, где был авторитетный руководитель первичного звена власти, вопрос о назначении начальников и директоров предприятий и учреждений на соответствующей территории без него не решался. Сейчас это положение узаконено, как и многие другие, позволяющие повысить роль руководителя первичного звена власти. И тем не менее авторитет председателя исполкома создается не документами, а в первую очередь им самим. Если человек попал на это место случайно (что, к сожалению, не исключено, так как должность выборная), то и работать он будет соответствующе. Поэтому и реализация отдельных направлений деятельности по развитию территории на местах протухает.

Кстати, в отношении вопроса изменения психологии кадров на местах мы напомним о помощи Академии управления при Президенте Республики Беларусь — там, на базе Института высших управленческих кадров, организованы курсы повышения квалификации председателей первичного уровня власти, осуществляется набор слушателей — перспективных молодых людей. Вся работа по реализации любого документа должна начинаться с обучения кадров. Очень хотелось бы, чтобы в систему местного самоуправления пришли энергичные, амбициозные люди, которые хотят показать себя в конкретном деле. Сейчас, кстати, для председателя сельского Совета нет более конкретного дела, чем реализация программы возрождения и развития села.

— Как ни парадоксально, но недостатки в выполнении Государственной программы развития и возрождения села кроются в субъективном факторе», — цитирую Послание Президента. Программа, говорится далее, не сводится к подкрашиванию заборов и наведению порядка...

Хочу сказать, что развитию и возрождению села глава государства уделяет огромное внимание и совершенно ясно дает понять это работникам всех рангов на местах. Основ-

ным показателем эффективности работы сельскохозяйственных предприятий сегодня является прибыль. Если предприятие имеет прибыль, оно может часть средств из нее расходовать на благоустройство, социальные нужды, создание комфортных условий для проживания. И это является важнейшим показателем развития самоуправления. Самоуправление будет действенным, если оно будет самокупаемым. Может быть, не полностью самокупаемым, но хотя бы способным обеспечить людей рабочими местами. То есть, необходимо так оптимизировать территорию сельсовета, чтобы там развивались малый

и средний бизнес, и как результат — торговля, транспорт, служба быта, общепит, а также личные подсобные хозяйства. Все это, конечно, должно происходить параллельно с созданием и развитием высокорентабельного сельскохозяйственного производства... Ну а потом уже покраска заборов — куда же без нее?

— Давайте вернемся к Указу № 21. Как идет его реализация? Знаю, что есть проблемы с передачей объектов недвижимости — дорог, систем водоснабжения — специализированным организациям.

«Очень хотелось бы, чтобы в систему местного самоуправления пришли энергичные, амбициозные люди, которые хотят показать себя в конкретном деле».

— Да, Указ уже начал действовать. Определенные статьи бюджета приведены областными Советами в соответствие с этим документом, то есть туда внесены изменения и дополнения. Понятно, что основные изменения будут вноситься в бюджет следующего, 2008 года, но уже с июля текущего года бюджеты сельских Советов начнут работать по-новому. В отношении реализации Указа местные Советы очень поддержало Министерство финансов. Была проведена работа на всех территориях, и многие вопросы, которые возникли повсеместно в отношении налогов и финансовых операций, были сняты... Значительную работу провела Академия при Президенте Республики Беларусь. Исходя из нового Указа, они составили совершенно новые тематические планы повышения квалификации слушателей.

Что касается сложности, то они возникают не только в связи с передачей дорог и систем водоснабжения. Сейчас, к слову, на контроле в Администрации Президента находится Указ № 58 «О вопросах изъятия и предоставления земельных участков» — здесь предстоит чрезвычайно сложная, кропотливая работа. А также Указ № 70 «О мерах по упорядочению учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов с хозяйственными и иными постройками». Ведь нет такой деревни, где бы не пустовали 5—8, а то и больше домов. И никто не мог ничего с ними сделать, пока не вышел соответствующий указ. То же и с дорогами, с водоснабжением. Конечно, передать их на баланс специализированных организаций не так просто — коммунальные службы не хотят принимать объекты, находящиеся далеко не в лучшем состоянии. Но сказать: забирайте все и сразу — тоже невозможно. Это нужно делать поэтапно, здесь не обойтись без взаимных уступок и договоренности.

Беседовала **Наталья КАРПЕНКО.**

новых тротуаров, или открытие швейного цеха... Только надо тщательно все просчитать — с учетом возможностей, прибыли, отчислений и дотаций... А если взять план «с потолка», ни с кем не советуясь, сидя в кабинете, или вообще ничего не предлагать — то ничего и не получится. А потом говорят некоторые председатели сельских Советов: мол, мне надо проблему решать, а «вертикаль» не дает. Но ведь «вертикаль», исполнительная власть, и существует для того, чтобы решать реальные, конкретные вопросы.

Если ты председатель Совета, то начни свою работу с проведения полной инвентаризации территории. Может быть, какое-то брошено здание можно сдать в аренду предпринимателю — организовать там магазин или грибоварню. Да мало ли что можно на селе придумать, чтобы занять людей. Ведь когда люди будут заняты, отпадет и необходимость создавать такое количество административных комиссий по борьбе со всякого рода социальными явлениями. Вместо административных комиссий нужно создавать рабочие места.

— Ваши оппоненты часто говорят, что «вертикаль» зажимает инициативы местного самоуправления...

— Неужели они думают, что кто-то сознательно мешает председателю сельских Советов решать свои вопросы? Да пусть проявляют инициативу, пусть собирают людей той каждый день — на сходки, на сессии, пусть обсуждают имеющиеся проблемы. Вот когда они их решат, то действительно почувствуют, что имеют и власть, и силу, и авторитет.

Но сидеть и ждать, что центральные власти вдруг возьмут и выделит миллиарды рублей — это, извините, чистой воды популизм и все та же психология иждивенчества.

— Недавно прошло первое рабочее совещание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, членом которого вы являетесь. Сможет ли эта структура оказывать местным Советам реальную помощь?

— Сможет хотя бы потому, что работа Совета по взаимодействию построена так, чтобы не оторваться от реальной жизни. Там собрался серьезный, заинтересованный люди, не понаслышке знающие сельскую жизнь. Они могут внести конкретные предложения по той или иной проблеме, обобщить какой-то опыт и в результате повлиять на ход событий в целом.

Беседовала **Наталья КАРПЕНКО.**

СТАРШЫНЯ НАВОДЗИЦЬ ПАРАДАК

Эта вёска лічылася адной з тых, якія выміраюць. Там цяпер жыве састарэлая пара — муж і жонка, ды яшчэ бабуля, якую на зімовы сезон сваікі забіраюць у горад. Астатнія дамы ў вёсцы — пустыя. У Ваўкавіцкім сельскім Савета паведамляюць, што ў раёне Чырвонай Паляны вядуцца работы, там шмат тэхнікі і транспарту, працуюць людзі. Усё гэта — ва ўсякім разе, пакуль — не датычыцца паўсядзённага жыцця мясцовых жыхароў.

Усяго на тэрыторыі Ваўкавіцкага сельсавета — 13 вёсак, у якіх жыве 1350 чалавек. З іх 48 працэнтаў — пенсіянеры.

— Так, дэмаграфічная сітуацыя ў нас не вельмі добрая, — пагаджаецца старшыня сельсавета Савета Анатоль Чарнецкі. — У апошнія два гады ў нас паміралі па 40 чалавек. Летась нарадзілася 3 дзяціці, у пазамінулым годзе — 7. Праўда, быў калісьці і істотны скачок у нараджальнасці — калі здавалі пасялак Ваўкавічы. Таму ў нас сёння 140 дзяцей у школе і 24 — у дзіцячым садку. Гэта нармальна.

Цэнтр сельсавета — аграгарадок Ваўкавыч. Яго здалі ў 2005 годзе. Цяпер у аграгарадку ёсць нават дворнік: два ў пасёлку і адзін на трасе «Магілёў—Слаўгарад». У камунгас створаны ўчастак для дапамогі насельніцтву ў апрацоўцы прэсыдзінных участкаў. Там маюць увесь набор неабходнай тэхнікі: трактор, культыватар, плуг, капальнікі ды іншыя.

— Гаспадарка таксама аказвае дапамогу людзям, аднак пенсіянерам ужо не трэба кудысьці бегачы праціць, а трэба толькі атакаваць фанавыя і запісацца ў чаргу, — тлумачыць старшыня Савета. — Гэдына працы па рэкультывацыі і ўзворванню каштуе 16 тысяч рублёў. Гэта нядолага, за годзіць можна апрацаваць паўгектара.

Ваўкавіцкі сельскі Савет Чавускага раёна мае шанец стаць вядомым на ўсю Беларусь. Менавіта на яго тэрыторыі месціцца вёска Чырвоная Паляна, паблізу якой знаходзіцца адна з пляцовак для пабудовы АЭС. Хоць афіцыйнага рашэння ўрада на гэты конт яшчэ няма, але магілёўскае кіраўніцтва ўжо заявіла, што прыняцця рашэння прынята: першая ў Беларусі атамная пабудавана менавіта ў Чырвонай Паляне.

Сам Анатоль Чарнецкі жыве ў Ваўкавічах 28 гадоў. Ён пачынаў свой працоўны шлях з механізатара ў мясцовай гаспадарцы і, па ходу справы закончыўшы Беларускую сельгасакадэмію, стаў старшынёй калгаса. Потым перайшоў у лясніцтва і, атрымаўшы яшчэ адну адукацыю, узначалі лясную гаспадарку Чавускага раёна. Аднак пераехаў у райцэнтр сям'я не пагадзілася: жонка Чарнецкага не захачела кідаць родны дом і гаспадарку.

— Так я ўзначалі сельскі Савет, — гаворыць Анатоль. — Тым больш што з дэпутаткай працвай я добра знаёмы: нямала гадоў выбіраўся дэпутатам раённага Савета, а сельскага — яшчэ болей.

Адна з самых актуальных праблем сельсавета — могілкі і іх добраўпарадкаванне. Калі Чарнецкі прыйшоў на працу ў мінулым жніўні, то пачаў з вёскі Сутокі, дзе на



могілках ўжо пагніла паваленая агароджа. Старшыня наняў двух работнікаў, якія разабралі і вывезлі гнілія, прывезлі новы штыкетнік, усталывалі і пафарбавалі новую агароджу. Скарысталі не ўсе матэрыялы, і Чарнецкі перавёз іх на іншыя могілкі, дзе таксама зрабілі новую агароджу.

Старшыня Савета і сам працуе з бензапілоў у руках на добраўпарадкаванні: лічыць, што гэта і яго справа. Напрыклад, у вёсцы Астрыны на двух гектарах могілак было шмат сухіх дрэў і кустарнікаў, і там даўно працаваць два месяцы. Аварыяныя дрэвы — гэта ўвогуле ўсерагульная бяда вёсак.

Сістэма навядзення парадку ў сельсавета такія: старшыня збірае з насельніцтва грошы, 5 тысяч рублёў з кожнага двара. Людзі здаюць іх даволі ахвотна, бо разумеюць, што парадак на могілках — гэта, так бы мовіць, справа гонару вёскі, і ніхто, акрамя сельскага Савета, займаецца арганізацыяй добраўпарадкавання не будзе. Работы на могілках шмат, і добраахвотнай працы на суботніках тут не абсыцяць.

Да сабраных сродкаў дадаюцца грошы з бюджэту сельвыканкама, і агульная сума дазваляе набыць бу-

У будучым тут, верагодна, пабудуюць АЭС. А сёння людзі займаюцца надзённымі справамі

даўнічыя матэрыялы, наняць на выкананне работ некалькі чалавек з той жа вёскі і атлаціць арэнду тэхнікі і транспарту.

Усяго на тэрыторыі Ваўкавіцкага сельсавета налічваецца 12 грамадзянскіх могілак, і на сёння 10 з іх знаходзіцца ўжо ў нармальным стане. Сёлетня плануецца завяршыць добраўпарадкаванне ўсіх, а пазней пайсці па другому колу — падпраўляць штогод, і ўжо на гэты вліцкі выдаткі не патрэбна. Сацыяльна-эканамічная праграма развіцця Ваўкавіцкага сельсавета распісана на гады наперад, што і дзе трэба зрабіць, у тым ліку і ў справе добраўпарадкавання могілак.

Несумненна, што калі ў бліжэйшай будучыні ўрад Беларусі прыме канчатковае рашэнне аб будаўніцтве АЭС на пляцоўцы паблізу Чырвонай Паляны, то Ваўкавіцкі сельсавет чакаюць значныя перамены. Мясцовыя жыхары вельмі спадзяюцца на развіццё іх тэрыторыі. Хоць у Ваўкавічах беспспраўна няма, але людзі разлічваюць на новыя працоўныя месцы і большыя, чым цяпер, заробкі. Але гэта не адменіць неабходнасці навядзення парадку.

Ілона ІВАНОВА.
Чавускі раён.

ГАТЭЛЬ ПАД ЛПАМІ...

(Заканчэнне.)

Пачатак на 1-й стар. «МС».

Ды і не толькі амаатар-вандрунік, але любіць грамадзін, што празаджае па нашых дарогах, за службувае паважлівага да сябе стаўлення. Тым больш што ўражання ад краіны ў транзітнага вадзіцеля або пасажыра часта абмяжоўваюцца дарогай і яе камфортам. Гэта відэаочна. Таму некаторыя кіраўнікі раёнаў імкнучца хоць бы сваёй аўтамаці трасы няяк адзанаць прыкметамі цывілізаванасці. Паказальны ў гэтым сэнсе пры-

клад быў у Кобрінскім раёне. На жаль, даводзіцца гаварыць — быў. Тры гады таму тагачасны старшыня Кобрінскага райвыканкама літаральна абавязваў райсплажыўска ў вельмі сціслыя тэрміны адкрыць прыдарожны пункт у памяшканні былога паста ДАІ. (Таких будаў дагэтуль было шмат па ўсёй дарозе.) Тым больш перад вачыма ўсіх, хто ездзіць па дарозе Брест—Мінск, маецца ўзор удалага яе выбарыстання насупаць горада Бярозы — Бярозавы мясакамбінат адкрыў там прыдарожнае кафэ,



якое карыстаецца папулярнасцю ў прыездзячых людзей.

Беседовала **Святлана ЯСКЕВІЧ.**

ДАПАМОГА

ПРАЛЬНЯ ДЛЯ БАБУЛІ

У аграгарадку Каралін адкрыўся філіял Зэльвенскага раённага цэнтры сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Галоўная яго «фішка» — новая пральная машына-аўтамат, набытая цэнтрам за грашовыя сродкі ад аказання сацыяльна-бытавых паслуг. Сацыяльныя работнікі, якія абслугоўваюць падпалечных, мыюць ім і бялізну, а людзям пахлылога ўзросту пральныя паслугі аказвае сапрабортнік, якая працуе тут на паўстаўкі. Плата чыста сімвалічная — 800 рублёў за кілаграм бялізны і 400 — за прасаванне.

— Гэтай паслугай карыстаюцца састарэлыя людзі, — гаворыць дырэктар цэнтры Галіна Сапегі, — і вельмі яі задаволеныя.

Для зручнасці сельскіх жыхароў у аграгарадку Князева адкрыты сацыяльны пункт. І калі тры гады таму, як толькі пачаў працаваць раённы цэнтр сацыяльнага абслугоўвання, насельніцтва прапаноўвалі два віды паслуг, то зараз — 25. Найбольш запатрабаванай швейнай, якая аказвае сацыяльныя работнікі Алена Лебачка. Карыстаецца попытам у насельніцтва і такая паслуга, як распіўка дрэў. Сацыяльны работнік аддзялення тэрміновага сацыяльнага абслугоўвання Уладзімір Якаўчыч дапаможа не толькі распілаваць, але і пасекі іх. Ён жа адзіночкі састарэлым і падворак абкосіць, і прасцішы рамонт электрапярародкі або выскоўваць печы зробіць, і шмат якую яшчэ драбязь выканае. Людзі сваім памочнікам вельмі задаволеныя, а работнікі цэнтры заклапочаныя тым, каб паслугі, што аказваюцца насельніцтву, які мага лепш аддавалі патрабаванням сённяшняга дня.

Дарчы, на надомным абслугоўванні ў раёне знаходзіцца звыш 570 чалавек, з якіх больш за 520 — вясцоўцы. За пачы месяцаў гэтага года аддзяленнем сацыяльнай дапамогі на даму ад аказання платных паслуг вылучана 14,5 мільёна рублёў.

Галіна РАМАНЧУК.
Зэльвенскі раён.

НА СВАЕ ВОЧЫ

ПРАБЛЕМА НЕ Ё КАМЕРСАНТАХ...

Валоўжынскае раёна абслугоўвае 428 населеных пунктаў, дзе пражываюць 40 тысяч чалавек. Па выніках мінулага года ўдзельная вага спажываепаперы ў агульным аб'ёме рознічнага тавараабароту раёна складала 52 працэнты. Цалкам магчыма, што гэты паказчык мог быць і большым, калі б не канкурэнты — індывідуальныя прадпрыемальнікі.

— Зездзья камерсанты падрываюць работу арганізаванага гандлю, часта паруючыя заканадаўчую базу, — тлумачыць старшыня Валоўжынскага выканкама Іван Маркевіч. — Прадзятасці да іх у нас няма, аднак кожная наша праверка з санітарнай службай, з участковым міліцыянерам выяўляе шэраг парушэнняў. Калі справа датычыцца нейкіх аграўаў у афармленні дакументацыі, напрыклад, на харчовыя тавары, мы праўляем лаяльнасць — не канфіскаем прадукцыю і дазваляем прадпрыемальнікам яе распрадаць. Аднак бываюць выпадкі, калі падчас праверак знаходзім сарасаваны тавар, прадукты з «перабортнік» маркіраваным тэрмінам рэалізацыі. Тут ужо не да лаяльнасці. Да такіх парашуальнікаў мы прымаем самую жорсткую меры. Яны выпраўляюцца. Праўда, ненадоўга. Праз месяц-другі зноў нешта знаходзім.

Сёння ў Валоўжынскім раёне працуюць 94 стацыянарныя магазіны спажывецкай кааперацыі. Асартыментны пералік у іх у цэлым вытрымліваецца. Толькі хлеба і хлебабулачных вырабаў наш уласны хлебазавад выпускае звыш 250 тон у месяц, усяго 46 найменняў, — тлумачыць старшыня Валоўжынскага раённага сплажывецкага таварыства Васіль Лагун. — Таму гэта група тавараў прадстаўлена ў нашым гандлі на дастойным узроўні. Што датычыцца

ПРАБЛЕМА НЕ Ё КАМЕРСАНТАХ...

малочнай групы, у нас ёсць свой Валоўжынскі масларызавод, які кожны дзень пастаўляе ў гандлёвыя пункты раёна свежую прадукцыю. Акрамя таго, завозім малако, кефір, смятану, тварог з Маладзечна, Барысва, Капыля, Вілейкі. Адаём перавагу бліжэйшым перапрацоўчым заводам, хоць і брэнсцкім «Савушкіну прадукту» заўсёды знаходзіцца месца на нашых пляцках. У першую чаргу мы арыентуемся на попыт, на патрэбы сплажыўца, на яго пажаданні. Каўбасныя вырабы прадстаўлены прадукцыяй Барысавскага, Случскага, Маладзечанскага, Мінскага камбінатаў. Больш за палову (55 працэнтаў) каўбас складае прадукцыя ўласнай вытворчасці.

— У вёсцы Доры Валоўжынскага раёна два магазіны сістэмы раёна — «Прадтавары» і «Прадуктовы» — месціцца ў адным будынку, у суседніх залах. Некалькі гадоў таму, калі ў вёсцы адкрывалі аграгарадок, у абодвух памяшканнях быў зроблены капітальны рамонт, набыта новае гандлёвае і халадзільнае абсталяванне на 60 міль рублёў.

Наш візіт у «Прадуктовы» прыпаў на першую палову працоўнага дня, у зале было пусто. Пакуль мы размаўлялі з загадчыцай Людмілай Жаўток, завітаў толькі адзін па-

ПРАБЛЕМА НЕ Ё КАМЕРСАНТАХ...

купнік, пенсіянер — каб набыць бутэльку пладова-ягаднага мацаванага і бохан хлеба. Асноўны наплыв людзей, паводле слоў Людмілы Уладзіміраўны, бывае ў магазіне ў канцы тыдня, па суботах, напярэдадні святаў. Летам колькасць кліентаў значна ўзрастае: з'яждваюцца дачнікі, школьнікі на канікулы. Што датычыцца асартыменту, на пляцках «Прадуктовага» мы знайшлі 12 гатункаў вараных каўбас, 5 гатункаў — сыраванджаных, яшчэ 3 — паўванджаных і столькі ж сыравяленых, хасікі, сардэлікі, 6 найменняў малака, 8 — хлебабулачных вырабаў, свежае малако, кефір, смятану. «Асноўныя дні завозу ў нас аўторак і пятніца, — адзначыла загадчыца, — хоць пэўныя групы тавараў папаўняюцца кожны дзень. У першую чаргу гэта датычыцца прадуктаў, якія хутка псуюцца».

Калі гаварыць пра попыт, ён стабільны на хлеб, кісла-малочную прадукцыю, алкагольныя напоі (асабліва на малдаўскія віны), летам — на марожанае (найчасцей мясцовыя жыхары набываюць сталічны «Каштан»). «Патроху ўсё бяруць, — адзначыла Людміла Жаўток, — радка які тавар доўга залежваецца на пляцках».

Пераважная большасць асартыменту «Прадуктовага» прадстаўлена прадукцыяй раённых і абласных перапрацоўчых прадпрыемстваў. Паводле слоў Людмілы Уладзіміраўны, ніякіх загадаў наконт супрацоўніцтва выключна са сваімі мясцовымі прадпрыемствамі не атрымлівалі. «Праста сваё — яно ж заўсёды сваё», — пацсільна яна плячыма.

Гісторыя з географіяй

Зездзья камерсантаў-прадпрыемальнікаў, якія пераманьваюць пакупнікоў больш нізкімі цэнамі, старшыня Валоўжынскага раёна сур'ёзнай праблемай для сваёй галіны не лічыць. «Мы выступаем за прыстойнасць у адносінках пакупнік—прадавец, за сумленную канкурэнцыю, — гаворыць Васіль Лагун. — Мы прытрымліваемся правілаў гандлю, а вось прадпрыемальнікі іх часта паруючыя. Аднак калі адзін раз такі камерсант прадаць пакупніку пратэрмінаваны, няякасны прадукт, у другі раз чалавек больш нічога ў яго не купіць».

ПРАБЛЕМА НЕ Ё КАМЕРСАНТАХ...

Больш сур'ёзнай праблемай у рабоце сваёй структуры старшыня называў географічную «выцягнутасць» Валоўжынскага раёна, што аб'ектыўна ўскладняе абслугоўванне сельскага насельніцтва аўталяўкамі. Іх сёння ў раёна 9. На кожную прыпадае 8—10 вёсак у дзень. Усяго аўталяўкі аб'язджаюць 274 вёскі. Прычым жыхароў там мала, а адлегласць паміж населенымі пунктамі вялікая. «Гістарычна тут была ўкраінская сістэма хутароў, — тлумачыць Васіль Тамашавіч, — Вёскі раскіданы на значнай тэрыторыі, а прахывае ў кожнай 10—20 чалавек. Прынамсі, камерсанты па такіх населеных пунктах чамусьці не ездзяць».

Па аб'ектыўных прычынах аўталяўка не можа сапернічаць са стацыянарным гандлёвым пунктам у разнастайнасці асартыменту. Там, дзе ёсць магчымасць, раёна пашырае сваю стацыянарную гандлёвую сетку. Напрыклад, новыя магазіны адкрываюцца ў населеных пунктах Кіевец і Курдуны. Аднак калі ў вёсцы прахывае менш за 100 чалавек, адчыняць магазін нерацыйнальна. У такіх выпадках ўсю нагрукта кладзецца на аўталяўкі. Паводле слоў старшыні, патрабаванні санітарнай службы да «мабільных магазінаў» апошнім часам больш жорсткія — абавязковай стала наяўнасць халадзільных устаноў, што значна скарачае карысную плошчу аўталяўкі, асартымент перавозімых тавараў, а адпаведна і колькасць населеных пунктаў, якія яна можа абслужыць за адзін рэйс. Выйсце адно: закупляць новыя машыны з сучасным абсталяваннем. Гэта дазволіць «падрабніць» маршруты аўталявак, даць магчымасць разнастайна асартыменту прапануемых тавараў і палепшыць умовы захоўвання.

Пэўныя складанасці ёсць і з кадрамі. У маланаселеных вёсках цяжка бывае знайсці праддзца з вопытам работы. Аднак летам павінна прыйсці па размеркаванню новае пакаленне выпускнікоў профільных навучальных устаноў. Тады можна будзе ўкамплектаваць тых гандлёвых пунктаў, дзе пакуль ёсць вакансіі.

Інга МІНДАЛЁВА.

Валоўжынскі раён.

ГІСТОРЫЯ РЭГІЁНА

У Чачэрскім раёне распрацавана і дзейнічае з 2004 года праграма па стварэнні і рабоце гісторыка-краязнаўчых, гісторыка-этнаграфічных музеяў, музеяў воінскай славы і іншых падобных устаноў у шлоках, клубах, на прадпрыемствах і ў арганізацыях. Мэтай іх з'яўляецца ўвекавечанне гісторыі рэгіёна, яго людзей, выхаванне моладзі на лепшых традыцыях. Сёлетня такія музеі адкрыліся ўжо ў цэнтральнай раённай бальніцы і Бабіцкай агульнаадукацыйнай сярэдняй школе. У апошняй, напрыклад, шмат цікавых экспанатаў мірнага і ваеннага часу жыцця вёскі, якая была заснавана ў XV стагоддзі. Усе музеі (а іх больш за дзясцят) працуюць на грамадскіх пачатках.

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,

ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,

УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

ГРАМАДСКІ САВЕТ:

МАЛАФЕЕЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню;

САСОНКА М. П., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і рэмакранту;

СЯЛІЦКІ В. С., старшыня Гомельскага абласнага Савета дэпутатаў;

СІВАКОЎ В. А., старшыня Аршанскага Гарадскага Савета дэпутатаў;

ЯРКОВІЧ В. І., старшыня Круглянскага сельскага Савета Магілёўскай вобласці.

АДКАЗНА ЗА ВЫПУСК: **Наталья КАРПЕНКА.**

Кантакты тэлефон 292-21-03.

СВЯЯ СПРАВА

...ВЫНІКІ ўжо ёсць

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— **І якое выйсце яны знайшлі?**
— Зрабілі упор на інвацыійную эканоміку, адным з першых у Еўропе пачалі ствараць тэхнапаркі. Пры падтрымцы дзяржавы: спачатку, калі не хапала сродкаў, — за кошт увядзення падатковых скадак, сёння — шляхам непасрэднага фінансавання праектаў, якія маюць патэнцыял для камэрцыйнага поспеху. Прычым маючы на ўвазе абмежаванасць унутранага рынку, абавязкова бярдуць у разлік экспартныя магчымасці праекта. Сёння ў Фінляндыі — шэраг тэхнапаркаў. З самым буйным з іх — Testporolisam — мы днём падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Гэта адзіны еўрапейскі тэхнапарк, чые акцыі каціруюцца на лонданскай, хельсінскай і стакольмскай фондавых біржах.

Што датычыцца Беларусі, у нас існуе некалькі суб'ектаў інвацыійнай палітыкі: «Акадэмія тэхналогіяў» пры Нацыянальнай акадэміі навук, тэхнапарк пры БНТУ («Метаэліт») і Парк высокіх тэхналогіяў. Акадэмія навук атрымлівае прамое бюджэтнае фінансаванне — каля 200 мільянаў долараў у год. ПВТ не атрымлівае прамых бюджэтных уліванняў, але мае асобны рэжым падаткаабкладання. Уся дзейнасць яго рэзідэнтаў грунтуецца выключна на камэрцыйнай аснове.

— **Парк і ў далейшым будзе спецыялізавацца толькі на IT-тэхналогіях, ці з цягам часу плануецца пашырць яго профіль на кошт іншых накірункаў (нана-, біятэхналогія і г.д.)?**

— У выступленні за стварэнне монафункцыянальнага Парка, які займаўся б інфармацыйна-камунікацыйнымі тэхналогіямі, праграмным забеспячэннем і ўсім звязаным з імі аспектам. Гэта прынятае ва ўсім свеце практыка. Напрыклад, у Індыі дзейнічаюць тэхнапаркі па двух накірунках: IT, біятэхналогія і фармацэўтыка. Фіны спецыялізуюцца на мабільнай тэлефоні і лясеперапрацоўцы. Швецы паспяхова канкуруюць на двух сектарах: IT і камунікацыйнае абсталяванне, машынабудаванне. Сінгапур зараз адмаўляецца ад мікраэлектронікі — з-за невысокага прыбытку ў гэтым сектары — і роіроў стаяць на біятэхналогіі. Там пабудаваны адпаведны тэхнапарк за 600 мільянаў долараў і каля 200 мільянаў у год трыццаці на прыцягненне спецыялістаў, набываюць абсталяванне і інш. Расія мае намер стаць лідарам па нанатэхналогіях: цяпер яна штогод укладвае ў гэты сектар мільярд долараў. Зразумела, нам у гэтым сектары канкуруюць вельмі складана. Увогуле канкуруюць па ўсіх накірунках сёння ў стане толькі ЗША.

Калі гаварыць пра спецыялізацыю на IT-тэхналогіях, у гэтым сектары наш ПВТ можа быць канкурэнтна больш за ўдзелу бюджэтных сродкаў — толькі за кошт правільнай арганізацыі працы, супрацоўніцтва з ВНУ, падрыхтоўкі кадраў, грамадзянска-ўзаемадзеяння з кампаніямі і іх пазіцыянаванне на знешнім рынку. Ужо сёння мы з'яўляемся лідарамі ў сваёй галіне на прасторах СНД. А праз 3—4 гады будзем супастаўляльнымі з еўрапейскімі

Школа падаткаплацельшчыка

Калі здача ў арэнду нежылых памяшканняў лічыцца прадпрымальніцкай дзейнасцю

Зараз мы працягваем што-туды ісюды рубрыку па пытаннях падаткаабкладання. Сёння чарговым консультантам даюць спецыялісты галоўнага ўпраўлення падаткаабкладання фізічных асобаў Міністэрства па падатках і зборах.

— **Пры якіх умовах дзейнасць фізічнай асобы, якая здае ў арэнду нежылое (офіснае) памяшканне іншай фізічнай асобе, індывідуальнаму прадпрымальніку або юрыдычнай асобе, не будзе адносіцца да прадпрымальніцкай дзейнасці? У якіх выпадках атрыманая арэндная плата не прызнаецца сістэматычным атрыманнем даходу?**

Ігар ВАЛУЯН, г. Брэст.
— У адпаведнасці з рас'ясучым членам Вышэйшага Гаспадарчага Суда Рэспублікі Беларусь ад 24.05.2006 года № 03-29/1013 «Аб здачы нежылога памяшкання ў арэнду, якое належыць фізічнай асобе», калі дзейнасць фізічнай асобы па здачы маёмасці ў арэнду мае аднаразовы характар, а таксама ў яе мэтах не праглядаецца сістэмы дзейнасці, то такая дзейнасць не можа мець прыкмет прадпрымальніцкага накірунку. У гэтым выпадку арэнднадаўца, які атрымлівае даход ад здачы ў арэнду нерухомай маёмасці, што належыць яму на права ўласнасці, у адпаведнасці з падатковым заканадаў-

ствам з'яўляецца плацельшчыкам адпаведных падаткаў менавіта ў якасці фізічнай асобы.

— **Такія пазіцыя спецыялістаў зразумела, калі гаворка ідзе аб адным арэндатарам і адным арандатарам, аднак пры гэтым не ажыццяўляючы рэгістрацыю ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка?**

— Калі здача маёмасці ў арэнду накіравана на сістэматычнае атрыманне прыбытку, г.зн. фізічная асоба збіраецца здаваць у арэнду нежылое памяшканне адначасова некалькім юрыдычным асобам па некалькіх грамадзянска-прававых дагаворах, то такая дзейнасць гаспадары неухомасці маюць прыкметы прадпрымальніцкай дзейнасці. Адпаведна ажыццяўленне фізічнай асобай такой дзейнасці, якая мае прыкметы прадпрымальніцтва, на думку Вышэйшага Гаспадарчага Суда Беларусі, патрабуе рэгістрацыі яго ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка. Экспертны падатковы службы адзначаюць, што такая дзейнасць грамадзян без адпаведнай рэгістрацыі з'яўляецца незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасцю.

— **Якім студэнтам дзённай формы навування, якому больш за 18 гадоў, ён атрымлівае першую вышэйшую адукацыю.**

Ганна і яе муж Аляксандр родзіліся ў Украіне. Былі ваеннаслужачымі, служылі ў Кіравабазе і Парэччы. Калі часоў расфарміравалі ў 1994 годзе, Ганна Георгіеўна «ўспомніла», што яна па адкацыі тэхнік-тэхналаг харчовай прамысловасці. Сёння муж і жонка Бычкоўскія выпякаюць разам са сваім маладым калектывам тарты, пірожныя і круасаны. Пакупнікі ахвотна купляюць такія парэччый тарты, як «Напалеон» і «Гарна самцаветы». Ёсць яшчэ «Падарункавы» і «Кіеўскі». Акрамя таго, сапраўдныя цуды кулінарнага майстэрства ствараюць тутэйшыя майстры па спецаказках — на вяселлі, юбілей. 80 працэнтаў сваёй прадукцыі рэалізуюць у 40 магазінах Гродна, наладжаны таксама сувязі з Лідай, Скідалем, Азэрамі, Верцялішкамі.

На здымку: Ганна Бычкоўская з вёскі Парэчча (Гродзенскі раён) — лаўрэат конкурсу «Лепшы прадпрымальнік абласці 2006 года» ў сферы вытворчасці прадуктаў харчавання.



ЛАБАДСКІЯ «РАБІНЗОНЫ»

Некранутыя мясціны ў ваколіцах Мінскай кальцавой

Нарэшце, лета, вось-вось — і адпачынак. А як правесці вольны час? Кожны вырашае гэтае пытанне паводле сваёй, варыянтаў выравацца са штодзённасці процьма, усё залежыць ад жадання. Канешне, не апошні «аргумент» — таўшчыня кашалька. Гэта ў тым выпадку, калі вабяць далёкія, экзатычныя краіны. Добра адпачыць можна і ў Беларусі — усё больш з'яўляецца цікавымі і незвычайнымі прапановамі, якія даюць магчымасць убачыць родныя мясціны па-іншаму.

У трох вёсках Дзесяць хвілін язды ад Мінскай кальцавой аўтадарогі... Здавалася б, гэтыя мясціны нічым стомленага цывілізацыйнага гараджаніна не могуць парадываць. Што можна адшукаць у ваколіцах мегаполіса, блізу МКАД? Не верыцца, што ў «прамой дасягалнасці» ад сталіцы могуць быць сапраўдныя «фішкі», здольныя прывабіць турыстаў.

...У якасці арэнцёру — вёска Чаркасы, пасля неабходна павярнуць і тады лёгка знойдзеш сядзібу з рамантычнай назвай «Аляксандра». Аднак пошукі зацягнуліся на доўга. Гэта толькі здаецца, што язык быць цяжкасцю нават да Кіева даяздзе, а на самай справе можна лёгка «згубіцца» і ў трох вёсках. Асабліва калі яны «перакручаны» паміж сабой толькі тэаграфічным зручымымі дарогамі. Месціны цяжка тлумачыць, як дабрацца да патрэбнай «кропкі», праўда, чамусьці кожны на свой капыт. Таму наш шлях уяўляў сабой сапраўдную «кардынаграму». Нарэшце знайшлі вёску Лабады, у якой, калі верыць даведніцкаму аграфіяграфу, і размяшчаецца «Аляксандра». «Вільчыцы» падворак таксама аказалася справай няпростай — давялося «здавацца» і тэлефанавач гаспадыні на «мабільнік» (добра, што хоць такая служба ёсць). Наталля Будзіловіч сустрэла каля брамы.

— Вам трэба сваю маршрут прапаноўваць для пошукавых ролёвых гульні? — нізавошта не знойдзецца, — кажа Наталля.

— Гэта і называецца ўдалачным ад цывілізацыі, хоць і за 16 кіламетраў ад сталіцы, — кажа гаспадыня. — Месціны ў нас цудоўныя, калі то аднойчы напаткае, то абавязкова яшчэ сюды прыедзе і сабрэць з сабой прывязе. Тады ўжо блукаць не прыйдзецца. Пры жаданні мы можам гасцей і на сваім аўтамабілі «з ветрыкам» даставіць.

Горы «мусью» Жака

Мясціны тут і сапраўды адметныя: за некалькі кіламетраў адсюль — найвышэйшы пункт Беларусі — гара Дзяржынская. Гэта адзін з магчымых маршрутаў падарожжаў, у якія турысты пры жаданні могуць адрывацца з аграфіяграфіі. Дарчы, непадалёк ад Лабады таксама ёсць свае «вяршыні» — Жакавыя горы. Кажуць, так іх называлі ў гонар аднаго з першых тутэйшых гаспадароў: пан быў багаты і валоўды вялікімі на тэрыторыі зямлямі, акрамя сельскагаспадарчых палеткаў — яшчэ лясамі, азэрамі і нават... гарамі. Высокіцы выказвалі версію, што аб'явіўся ў прыгожых мясцінах самы сапраўдны француз — «мусью» Жак. Хутчэй за ўсё, гэта выдумка, але гісторыя мне падабаецца. Шмат тутэйшых жыхароў, напэўна, — далёкім нашчадкамі таго амаль легендарнага багача. Прынамсі, па прозвішчы — сярэд мясцінаў шмат Жачкоўскіх.

Наталля Будзіловіч у Лабады спачатку з'явілася ў якасці самага сапраўднага дачніка — яе бацька

Падаткаў стане менш

Адмена з 2008 года абаротных падаткаў стане чарговым крокам на спрахэчэнню падатковай сістэмы ў Беларусі. Аб гэтым заявіла намесніца міністра па падатках і зборах Беларусі Ларыса Кандратава.

Плануюцца адмяніць падаткі з карыстальнікаў аўтамабільных дарог і збор у рэспубліканскі фонд падтрымкі вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі, прадуктаў харчавання і аграрнай навукі, якія цяпер выплачваюцца адзіным плацжом па стаўцы 3 працэнты ад вырुकі. Для кампенсацыі выпадаючых даходаў бюджэту плануецца павышэнне стаўкі ПДВ з 18 працэнтаў да 24 працэнтаў. Адначасова будуць адменены і мясцовыя мэтавыя зборы. З будучага года не плануецца спяганяць транспартны збор, зборы за ажыццяўленне гандлю, а таксама будаўніцтва. Акрамя таго, плануецца ўсталяваць адзіную стаўку мсцовага падатку з продажаў тавараў у рознічным гандлі і мсцовага падатку на паслугі ў памеры 5 працэнтаў (цяпер 5 працэнтаў і 15 працэнтаў). Пры гэтым стаўку падатку на прыбытак плануецца пакінуць на ранейшым узроўні — 24 працэнты.

— Усё залежыць ад таго, што напісана ў даведцы. Калі там адзначана, што тэрмін яе дзейнасці адзін семестр, то пасля заканчэння семестра неабходна гэтую даведку абнавіць. Калі ў даведцы ёсць запіс «З'яўляецца студэнтам першага курса з 1 верасня...», то трэба падаць даведку да таго, што сын працягвае вучэбную на другім курсе. Калі ж тэрмін дзейнасці даведкі, напрыклад, 5 гадоў, у адпаведнасць яе пасля кожнага семестра або навучальнага года не трэба. У заканадаўстве нідзе не агаворана, як часта павінны абнаўляцца гэтыя даведкі. Аднак трэба памятаць аб тым, што, згодна з заканадаўствам Беларусі, у адпаведнасць з правамернасцю атрымання стандартных падатковых вылікаў укладзена непасрэдна на самаго атрымальніка гэтых вылікаў. У выпадку скасавання права на падатковы вылік менавіта чалавек, які яго атрымлівае, павінен сваёчасова падаваць падатковым агенту аб страце гэтых права (адлічэнне з навукальнай устаноў і г.д.).

Падрыхтаваў Сяргей КУРКАЧ.



1. «Гасцей сустракаем пірагамі з гарбатай», — кажа Наталля Будзіловіч.
2. На возеры побач з сядзібай жыве сям'я прыгажуня-лебедзяў.
3. На падворку шмат цікавых заняткаў для дзяцей.
4. Калі падарожжаў Вітаўскай крывіцы.

тут набылі незвычайныя вясковыя домікі, каб пасля зрабіць больш «грунтоўнае» жыллё. У гэтым вопыт ён меў добры, паколькі кіраваў будаўнічай кампаніяй. Шкада, што не ўдалося бацьку ўсё ў Лабады давесці да ладу — памер рана. За справу ўзялася дачка Наталля, спачатку тут фермерскую гаспадарку арганізавалі. Але зноў нямчасце: жанчына засталася без мужа, і справу давялося «згортуваць».

— Я заўсёды лічыла сябе гарадскім чалавечкам, — узгадвае Наталля. — Лабады — мая першая вёска і я першае каханне, яна выклікала самую моцную пачуцці, вельмі ўразліва. З цягам часу гэтыя мясціны сталі для нашай сям'і нечым значна большым, чым звычайная дача. Гэта мая родная зямля — зараз дакладна гэта адчуваю.

Цяперашняя гаспадыня аграфіяграфіі дагэту працавала вядучым эканамістам на адной з фірмаў. Аднак заўсёды хацела пачаць сваю справу. Нарэшце, цвёрда вырашыла ўвабляць свае мары ў жыццё — яна звышлілася і пераехала ў Лабады. Цяпер Будзіловіч як самая сапраўдная вясковая гаспадыня завяла ўласную гаспадарку: пакуля трымае куры і трусю, аднак плануе, што ў далейшым на падворку будзе каза, а магчыма, і карова.

Лебядзінае возера

Пачынаць сваю справу заўсёды нпроста — гэта ўсё разумеюць. Мабыць таму і не кожны адважыцца зрабіць такі крок, далёка не кожны. А Наталля здолела зноў рызыкнуць і заняцца тым, што ёй па душы. У цяжкі і адкасны адзін рызавельны падтрымала маці Аляксандра Васільевы (у гонар яе і аграфіяграфію «Аляксандра» назвалі). «Мяне цягне сюды, — кажа Будзіловіч, — і хачу, каб як мага больш людзей даведвалася пра такіх фантастычных мясцінах». Яна ўзяла крэдыт у банку і пачала ўпарадкаваць катаджі і прысідзібы ўначак. Цяпер у доме ёсць усё неабходнае «гарадскі» выгоды: гарчачы

вада, сучасны санвузел, спадарожніцавае тэлебачанне, DVD, караоке. Для размяшчэння гасцей маюцца пяць утулых пакояў, з вокнаў — маляўнічыя краёвіды. У душоўнай кабіне спецыяльная функцыя «турэцкая лазня», аднак лазня, лічыць Наталля, павінна быць самай натуральнай. Узвядзеннем яе зараз і займаецца. На першым паверсе дома стаіць старажытная камада, яе «ўзрост» больш чым сто гадоў, у спадчыну ад прабабулі засталася. Так што стагоддзі ў гэтым цудоўным доме арганічна спалучаюцца.

Гасцей з задавальненнем частуюць травамі нацыянальнай кухні — дражнікам, мачанкай, смачнымі білінамі, яечнай на салі ды шмат чым яшчэ. Гаспадыня імкнецца гатаваць у якасці чыгунак, каб захоўваўся ўвесь перадавальны смак, атрымлівалася не горш, чым у гасціні. Ваду ўжываюць толькі крывічныю, што таксама вызначае стаўленне да справы. Ежа павінна быць вельмі смачнай і карыснай, так тут лічаць. Не варта нешта звышнатуральнае выдумляць — людзі сумуюць па простых рэчах, яны сталіся ад горада. Дык навошта яшчэ адзіны рэстаран аграфіяграфіі, павінна быць нейкая адметнасць. Для аматараў барбекю зроблена спецыяльная месца, пры жаданні кожны можа самастойна нешта на кухні прыгатаваць. Сярод апошніх навін — упарадкаваны летне кафе, каб можна было ўвечары і нават у дождж пасядзець за прыёмнай гутаркай. Падчас спякоты з прыёмнасцю адпачываць у садзе, у халодку. Побач лес, дзе ў утварыў лару чырвонаялоўкі ведрамі збіраюць.

Можна заіцца заўважыць, казулю, нават дзкі. У тутэйшых мясцінах і бабка сустрачэ, а ў возеры андара жыве, а таксама чаплі і сям'я лебедзяў. Птушкі сталі амаль ручныя, яны давяраюць людзям. У лебядзін «суполцы» зараз папаўненне — побач плаваюць сем шэраных птушанят. Варта толькі Наталлі ці яе дзецім паказаць — і птушыная сямейка павольна плывае з чароту...

Край крывіцы

Лес, возера, Жакавыя горы — гэта далёка не ўсе тутэйшыя дзівосці. Гаспадыня расказала, што непадалёк ёсць крывіца, кажучы, што адтуль вады нап'ецца, будзе шчаслівы ў сямейным жыцці, абавязкова знойдзеш сваю палавіна. Вядома, што сцэжка да крывіцы ніколі не зарастае — людзі ідуць сюды, каб выпрабаваць цудоўную сілу. Напэўна, іншым і сапраўды дапамагае.

Побач — вёска Вітаўка. Упершыню яна ўзгадваецца ў «Спісе ваенна-наішчых паселенняў Мінскай губерні 1874 года». Тады гэта была маленькая вёска з невялікай царквой. Падтрымліваў яе Вітаўскі князь Карэвіч. Вада тут вельмі смачная і, напэўна, сапраўды валодае цудоўнай сілай — выпілі і адразу так спакойны стала на душы. А магчыма, нейкая асабліва «аўра» гэтых мясцін таму паспявае, нездарма ж лабадскія «рабінзоны» такія ўсмешлівыя і добразычлівыя. Аднак — трэба вяртацца. Ужо зваротную дарогу мы ехалі моўчкі, мабыць, кожны ўжо марыў аб тым, каб вярнуцца сюды яшчэ...

Мікалай ЛІТВИНАЎ. Дзяржынскі раён.

МАСТАК НА РЫНКУ

каласнай канторы і г.д. Прыязджаючы на выхадныя дадому, Малец цікавіўся яго работай, дапамагаў яму, паказваў свае малюнкы. І пачуў: не па той спецыяльнасці ідуць, хлопце. Тваё прызначэнне — мастацтва імя Крупіцкай. Успэўнае, конкурсы ты прайдзеш абавязкова. Не можаш не прайсці.

Гэтыя словы і пароды бывалага чалавека дабодзёрлі Іосіфа, і ён падаў дакументы і шэраг вядомых малюнкаў рознай накіраванасці ў той універсітэт. І здзіўвіўся, што яго прынялі ў гэтую прэстыжную вышэйшую навуковую ўстанову. Было гэта ў 1963 годзе. Праз два гады Іосіф пераехаў жыць у Гомель, адкуль была яго жонка, і ўладкаваўся на працу ў вайсковую часць і прафтэхвуцшыльца № 56 на пасадку мастака; а яшчэ праз два — закончыў універсітэт.

— Вучыцца ў ім, — успамінае ён, — было няпроста. Днём работа, па вечарам — бібліятэка, бо трэба было спастыгнуць навуку жывапісу, графікі, гісторыі мастацтваў, іншых прадметаў. Маім куратарам быў народны мастак СССР, сапраўдны член Акадэміі мастацтваў СССР Сямён Апанасавіч Чуйкоў, які пісаў жанравыя карціны і пейзажы, прысвячэнныя людзям і прыродзе. За серыю работ «Кіргіская калгасная сюіта» і трыццаці «Аб простых людзях Індыі» ён быў удастоены дзяржаўнага прэміяў краіны. Былі ва ўніверсітэце і іншыя выдатныя прадагі-мастакі, якія і «кавалі» нашо майстэрства.

Шмат гадоў працаваў Іосіф Ільч у ўказаных вышэй аргани-



Першы малюнак Іосіф Малец зрабіў, калі вучыўся ў шостым класе. Яму спадабаўся высокі і стромкі, увесёлы зялёны лістоц, працягчы сонечнымі промяні дуб. Пасля доўгіх разваг ён думай, паказаў твор настаўніку малювання Івану Анатольевічу Гур'яноўціну і не. А раптам крывітка будзе. Усякая ахвота рабіць іншыя замалюўкі тады адпасці можа. Хлопец прыдзірліва разглядаў свой твор і не знаходзіў у ім ніякіх ямбаў: кропляў у кроплю як у бубары. Але панёс малюнак педагогу з вялікай доляй хвалявання.

— Ды ты ж сапраўдны мастак, — нечакана пахваліў той яго. — Дакладна «схапіў» усё, не ўпусціў ніводнай дэталі. Малючы. Можна, я вазьму твай малюнак у сваю калекцыю?

Вось які быў пачатак уваходжання ў мастацтва Іосіфа Малеца з вёскі Мальцы, што ў Смалявіцкім раёне. Наступным яго малюнкам быў запалкавы карабок, выкананы па памяці, які гаворчыць, без натуры. На дзіва параметры сапраўднага і намальванага карабка ідэальна супалі, што і сведчыць аб назіральнасці хлопца, умённы яго тонка падмеціць

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

Тут і се дзеці заўсёды лепшыя

(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.)

Яўрэйскія нядзельныя школы прытрымліваюцца святыя і памятных дзён яўрэйскага календара. У такіх дні дарослыя гуляюць для дзяцей традыцыйную ежку, напрыклад, спецыяльныя піражкі — гаменташэн — на Пурым, альбо пачкі з павідам — суфганіот — на Хануку.

— Па сутнасці, такія школы — звычайныя гурткі, якія адрозніваюцца тым, што аб'яднанія ў комплекс, ды яшчэ прыраўнення нацыянальным і культуралагічным элементам, — тлумачыць Ілана Акапян, каардынатар аддзела яўрэйскай культуры і традыцый Яўрэйскага Агенцтва для Ізраіля.

— Мы разумеем, што сучасным дзецям, не толькі яўрэйскім, не так ужо і цікава, якія яны нацыянальнасці, якую гэта нацыянальнасць мае гісторыю і традыцыю. Тым не менш мы імкнемся ўключыць у іх свае каштоўнасці і робім гэта праз нядзельныя школы. Іншымі словамі — гэта ўсёдышняя праблема бацькоў і дзяцей, перанесена ў яўрэйскую плоскасць.

Ілана падкрэслівае, што важным прынцыпам выкладання гісторыі яўрэяў з'яўляецца ўплыванне яе ў кантэксце гісторыі Беларусі. Дзеці павінны ведаць, што яны не чужыя на гэтай зямлі, што Беларусь была рысай аседласці.

Дакладна вядома, што яўрэі тут жылі з XIV стагоддзя, яны разам з іншымі народамі і прадстаўнікамі іншых рэлігій унеслі ўклад у культуру Беларусі. Асабліва ўвага надаецца лесу яўрэйскага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны.

Таких нядзельных школ у Беларусі ўсяго 12, а навуцаецца ў іх каля 350 дзяцей ад 6 да 12 гадоў. Часцей за ўсё колькасць вучняў адной школы складае каля 20 чалавек. Самая шматлікая школа ў Могілёве — каля 65 хлопцаў і дзяўчынак, яна, дзякуючы педагогам, лічыцца і самай лепшай.

Цалкам свецкай лічыцца таксама праграма «Мазл Тоў» пры Яўрэйскім Культурным таварыстве «Эмуна», якая працуе больш за 8 гадоў дома. Яна з'яўляецца асобнай увагай, бо сапраўды ўнікальна. Пра гэта мне казалі маці немаўлятак. «Мазл Тоў» уключае дзённыя, вяснорныя і нядзельныя групы. Дзённыя — для дзяцей ад 6 месяцаў (!) да трох гадоў. Вяснорныя — для дзетсадаўскіх малых. Нядзельныя — для тых, хто не мае магчымасці наведваць заняткі ў будзённыя дні.

З малымі займаюцца мастак, музычны работнік, лагалец. А таксама ім выкладаюць яўрэйскую традыцыю. Кожны выкладчык працуе па ўласнай метадыцы. Заняткі праходзяць змяняючыся-



Калі вы падпісаліся на газету «Звязда» на III квартал або II паўгоддзе 2007 года — запаліваюць картку ўдзельніка, выразаеце і дасылаете яе ў рэдакцыю па адрасу 220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падліска можа выйграць у якасці прызга гадзіннікі, майкі, бейсболкі, мікрахвалевую печ, тэлевізар «Віцязь» і суперпрыз — халадзільнік «Атлант». Карткі, наклееныя на паперу ці плёнку, або дасланыя **пасля 2 ліпеня 2007 года** па паштоваму штэмпелю атрыманна да ўдзелу ў гульні не прымаюцца. Розыгрыш прызоў праводзіцца **5 ліпеня 2007 г.**, вынікі публікуюцца ў газеце «Звязда» да **17 ліпеня**.

Атрымаць прыз можна ў рэдакцыі **да 20 верасня 2007 г.**, пры прад'яўленні квітэнцаў аб падпісцы на «Звязду» на III квартал або II паўгоддзе 2007 года і пашпарта. Дастаўку печы СВЧ, тэлевізара і халадзільніка ажыццяўляе рэдакцыя. **Пасля 20 верасня** выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падліскаў не прымаюцца.

Больш парабяжана правільны гульні «Падпішыся на «Звязду» чытайце ў нумары газеты за 5 чэрвеня 2007 года. Удзельні ў гульні!»

4 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» на III квартал або II паўгоддзе 2007 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена ў _____ (адраснае сувязі)

на III кв. або II паўгоддзе 2007 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (індэкс)

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)

Куды _____ (адрас)



ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ

ПРАДАЕЦЦА
■ Дача, 40 км ад Мінска, брэсці напрамак, 5 хвілін ад электрычнасці.
Тэл. (8-01716) 64-931, пасля 20.00.

■ Кватэра ў 2-кватэрным доме, які будзецца, з майстэрняй, пастаянная справа сямейнаму без з'вязчак грамадзяніну ў Брэсцкім раёне.
Тэл. 8-029-801-69-81.

■ Пакой 12,5 кв. м у 3-пакаёвай кватэры, 9 паверх, г. Мінск, пр-т Любімава, 20 тыс. у.а.
Звяртацца: 220117, г. Мінск, а/с 36.

■ Прадам або абмяну 3-пакаёвую кватэру, кабялянае ТВ, дамафон, у г. Берасіно.
Тэл. (8-01715) 56-360.

■ Тэрмінова. Кватэра 2-пакаёвая ў г. Мінску па вул. Асіпен-

кі, 83 тыс. у.а.
Тэл.: (8-017) 233-33-40, 8-029-325-67-07.

■ Кватэра 2-паверховыя з усімі выгодамі, 40 кв ад г. Гіды, каля ракі Нёман, 20 тыс. у.а.
Тэл. 885-71-59.

■ Дом вялікі, драўляны, у в. Чабусы Любанскага раёна, з г/л, садам, 60 сотак зямлі, добрыя транспартныя зносіны.
Тэл. (8-01710) 61-645.

■ «КВА3 2101», 1982 г.в., прабег 79 тыс. км.
Тэл. (8-017) 231-16-23.

■ Прагуляная калёска інвалідная ў Пружанскім раёне.
Тэл. (8-01632) 4-73-19.

■ Чахол, дажджык, б/к, тана.
Тэл. 8-029-569-09-30.

■ Электратэльфер, 0,5 тоны, на 6 м.

Міністэрства сувязі Рэспублікі Беларусь
АБАНЕМЕНТ на газету «Звязда» з бесплатнымі ўдзеламі (індэкс выдання)
«Чырвоная змена», «Местное самоуправление», «Краіна здароўя», «Купляй лепшэ!» «НАСУПЕРАК ЧАРНЫБОЛ»
Колькасць камплектаў _____
на 2007 год па месяцах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)
Куды _____ (адрас)
(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету «Звязда» з бесплатнымі ўдзеламі (індэкс выдання)
«Чырвоная змена», «Местное самоуправление», «Краіна здароўя», «Купляй лепшэ!» «НАСУПЕРАК ЧАРНЫБОЛ»
Колькасць камплектаў _____
на 2007 год па месяцах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)
Куды _____ (адрас)
(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)
Куды _____ (адрас)
(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

Шайбу, шайбу!
«ХВАРЭМ» ЗА НАШЫХ
Яшчэ некалькі месяцаў амаатарская хакейная каманда стартуе розыгрыш Кубка Беларусі і чэмпіянату краіны ў бальшышчыку ёсць магчымасць зазірнуць на трыбуны, каб пахвацца за беларусыя. 15 і 16 чэрвеня ў Мінскім лядовым палацы (вул. Прытыцкага, 27) пройдзе таварыскія матчы з удзелам дружнаў з нашай краіны і Расіі. Уваход бясплатны. У пятніцу а 19-й гадзіне сустраўцца хакейная каманда прэфектуры Паўночна-Усходняй адміністрацыйнай акругі Масквы і зборная чэмпіянату г. Мінска па хакею з шайбай сярод амаатарскіх каманд (у яе складзе мацнейшыя ігракі Научной хакейнай лігі з такіх дружнаў, як «Атлант», «Эко», «МТМ», «Рубеж», «Сталіца», «Характар», «Бабанк», «МіФ», а ў суботу з гасцамі з Мінска памерцаў сіламі каманда прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (Прадпачнеца а 16-й гадзіне).

КУПЛЮ
■ Дзіцячы ложак, калёска, джып з пераноснай люлькай і іншымі прыладамі.
Тэл. 8-029-569-09-30.
■ Старыя фотаапараты, аб'ектывы, часопіс «Советское фото» № 4 за 1969 год.
Тэл. 8-029-850-17-29.
■ Дом на хутары ад 30 да 60 км ад Мінска ў любым стане.
Тэл. 8-029-357-64-51.
■ Трактар МТЗ.
Тэл. 8-029-655-07-16.

Звяртацца: 231402, в. Ятра Навагрудскага раёна, Юшкевіч М.
■ Расада клубніц, 32 сарты, вышлю каталог у вашым канверце (Мядзельскі раён).
Тэл. (8-01797) 36-711, пасля 21.00.
■ Свіння жывой вагой 100—110 кг па 4 200 руб. за 1 кг.
Звяртацца: в. Гоцк, вул. Маладзёжная, 5-а.

У суд Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці пастанулі заява аб аб'яўленні памерлым **ТАЎКАЧОВА Аляксандра Уладзіміравіча**, 17 мая 1954 года нараджэння, ураджэнца г. Грозны, Расійскай Федэрацыі, апошняе вядомае месца жыхарства — Гомельская вобл., г. Рэчыца, вул. К. Маркса, 54, кв. 3.

Просьба да ўсіх грамадзян і родных членаў, якія маюць звесткі пра Таўкачова А.У., паведаміць іх суду Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.

Ірына ПРЫМАК

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» РЕАЛИЗУЕТ:

- 1. А/м УАЗ — 1500000-5040000 руб.
- 2. А/м ГАЗ — 2200000-4500000 руб.
- 3. А/м ЗИЛ — 2300000-5300000 руб.
- 4. А/м «УРАЛ» — 4000000-12000000 руб.
- 5. Каміа-3 — 1200000-2000000 руб.
- 6. Трактор Т-150К — 4000000 руб.
- 7. Трактор ДТ-75 — 3700000-4100000 руб.
- 8. Прычпы і п/прычпы — 1000000-3500000 руб.
- 9. Автомабільныя двигателі — 1100000 руб. а таксама запчасткі і рэмонтыя кнігі — **всёго парадка 300 позицій.**
- 10. **ИМУЩЕСТВО РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ**
1. Мадэль 8Т31 — 233737678 на ш. ЗИЛ-131 — 2800000 руб.
2. Автошассі ЗИЛ-131 — 2500000-3900000 руб.
3. Прычпы 1-П-1,5 — 125000-410000 руб.
4. Шассі 1-П-2,5 — 480000 руб.
5. Шассі 2-П-2 — 450000-745000 руб.
6. Агрегат питания АБ-2/230-М1 — 290000-800000 руб.
7. Агрегат бензоэлектрический АБ-4/А-115 — 770000 руб.
8. Таль электрическая ЭТС-3200 — 600000 руб.
9. Таль электрическая ГТ-5Т — 950000 руб.
10. Кузов-фуэрон КМБ6Д3 — 420000 руб.
11. Кабина алпарная от изд. 9С82 — 400000 руб.
12. Электроотлично ЭТ-2801 — 65000 руб.
13. Парашютно-тормозный станок НС-12А — 330000 руб.
14. Стол слесарный складной 165х65 — 70000 руб.
15. Насос БКФ-4 — 5000 руб.
16. Таль электротали — 1000 руб.
17. Агрегат сварочный УДГ-301У — 350000 руб.
18. Сварочный преобразователь ПД-502 — 200000 руб.
19. Импульсное зарядно-разрядное УЗР-15У3 — 82000 руб.
20. Унифицированное зарядно-распределительное устройство УЗРУ — 2100000 руб.
21. Блок емк. — 22000 руб.
22. Автокран 9Т31М на ш. УРАЛ-375 — 5600000 руб.
23. Автошассі КРА3-255Б — 8000000 руб.
24. Агрегат АД-10Т230 — 750000 руб.
25. Электростанция ЭСД-2-12 на пр. 2-ПН-2 — 4500000-17000000 руб.
26. Двигатель УД2 — 200000 руб.
27. Двигатель УД2Г5 — 150000-280000 руб.
28. Токанно-винторезный станок ИТ-М — 700000 руб.
29. Токанно-винторезный станок ТВ-200 — 1130000 руб.
30. Универсально-фрезерный станок 676 — 930000 руб.
31. Мастерская МРС-АР на ш. ЗИЛ-131 — 9000000 руб.
32. Мастерская МРС-800Б — 5000000 руб.
33. Отопитель ОБ-65 с кунгом КМ-131 — 9000000 руб.
34. Блок питания ТВ-52 — 60000 руб.
35. Выпрямитель селеновый ВСА-5А — 10000 руб.
36. Отопительная установка ОВ-95 — 300000 руб.
37. Трансформатор 220/12В — 10000 руб.
38. Тиски слесарные — 43000 руб.
39. Наковальня с подставкой — 60000 руб.
40. МАЗ-5224В с кунгом П-10 — 2000000 руб.
41. МАЗ-5207В (ВШ) с кунгом П-6М — 1500000 руб.
- 15. АЗМФ-50М1 — 2450000-9230000 руб. Электрогидроагрегат ЭГУ — 11500000-54200000 руб.
- 16. Унифицированная компрессорная станция УКС-400В-14 — 5600000-40700000 руб.
- 17. Воздухоочиститель ВЗ-20/350 — 11700000-18000000 руб.
- 18. Агрегат АБ-2/АБ-4 — 150000-1300000 руб.
- 19. Электростанция ЭСД-2-12 — 6550000 руб.
- 20. Кабель КМБп-4 — 45000 руб.
- 21. Электроагрегат ЭА-1000-390000 руб.
- 22. Подвесной топливный бак — 350000-700000 руб.
- 23. Костюм БК-3М — 30000 руб.
- 24. Парашюты — 51000-1628000 руб.
- 25. Парашютно-тормозная система — 64000-618000 руб.
- 26. Парашютно-десятная жидкая тара — 406000 руб.
- 27. Редуктор хвостовой — 1200000 руб.
- 28. Втулка несущего винта — 650000-67000000 руб.
- 29. Втулка рулевого винта — 36000000-250700000 руб.
- 30. Автомат переключения — 5800000-60000000 руб.
- 31. Промышленный редуктор — 180000 руб.
- 32. Хвостовой редуктор — 3000000-31000000 руб.
- 33. Хвостовой вал — 20000000 руб.
- 34. Гидроузел ГИУ — 4000000 руб.
- 35. Подвесной топливный бак — 17000000-37300000 руб.
- 36. Лопаста несущего винта Мм-2 — 5000000 руб.
- 37. Комплект элементов металлоконструкций СРМ-10/ВКМ — 18500000 руб.
- 38. Покрышка (шина) — 70000-150000 руб.
- 39. Приборы: линейки поверочные, генераторы, токодатчики, микрометры, нивелиры, тензодатчики, гуденомеры, реле, измерительные приборы и другое — 1300-4430000 руб.
- 40. Обмывочно-нейтрализующая машина — 6900000 руб.
- 41. Электростанция ЭСД-30-ВС/400-М2 — 4400000 руб.
- 42. Ручная пневматическая машина СМ-21-6-12000 — 250000 руб.
- 43. Пневмомотор КМП-14 — 49000-53000 руб.
- 44. Пневморезобозерная машина РМБ-43 — 160000 руб.
- 45. Радиолокационная прицельно-навигационная система КУПОЛ-ИЛ-76 — 130100000 руб.
- 46. **ВДС**
1. Парашюты: десятные, запасные, слесарные, вышковые, ПП-72 с КЗУ — 40000-90000 руб.
2. Куполов площадью: 50, 55, 83 кв. м (без строп) — 45000-65000 руб.
3. ППС-500 серии 2 с платформами и соблобами — 90000 руб.
4. Подвесная система к ПГС-500 — 11000 руб.
5. Веревки вытяжные к ПГС-500 — 600 руб.
6. Мешок ПГС-500 — 1000 руб.
7. ПДС-1 — 50000-80000 руб.
8. Блокировка пневматическая система МКС-5-128В в пятикулоном варианте — 2700000 руб.
- 9. Кулола стабилизированные парашютов Д-5 серии 2 — 8000 руб.
10. Подвесная система к парашютам Д-6 — 4000 руб.
11. Стабилизаторские системы с куполом 1,5 м.кв. к парашютам Д-6 — 7100 руб.
12. Вытяжная парашютная система ПГС-500 — 90000 руб.
13. Контейнер грузовой ГК-30Р сухонутного варианта — 14000-15000 руб.
14. Наружные наметы ПР-3 — 130000 руб.
15. Веревки вытяжные без предохранительных устройств — 500 руб.
16. Веревки раскрытия к парашютам ОКС-4 — 500 руб.
17. Сумки переносные к основному/запасному грузовой парашютам — 3000 руб.
18. Упиль клановый — 1000 руб.
19. Парашютная платформа ПР-17 — 1720000 руб.
20. Парашютный прибор АД-ЗУ-165 — 2000 руб.
21. Парашютный прибор ППК-У-240А-Д — 4900 руб.
22. Светомаяки СД-02-10 — 4500 руб.
23. Жилеты спасательные САЖ-43П серии 2 — 6000 руб.
- 1. Парашюты: десятные, запасные, слесарные, вышковые, ПП-72 с КЗУ — 40000-90000 руб.
2. Куполов площадью: 50, 55, 83 кв. м (без строп) — 45000-65000 руб.
3. ППС-500 серии 2 с платформами и соблобами — 90000 руб.
4. Подвесная система к ПГС-500 — 11000 руб.
5. Веревки вытяжные к ПГС-500 — 600 руб.
6. Мешок ПГС-500 — 1000 руб.
7. ПДС-1 — 50000-80000 руб.
8. Блокировка пневматическая система МКС-5-128В в пятикулоном варианте — 2700000 руб.
- 9. Кулола стабилизированные парашютов Д-5 серии 2 — 8000 руб.
10. Подвесная система к парашютам Д-6 — 4000 руб.
11. Стабилизаторские системы с куполом 1,5 м.кв. к парашютам Д-6 — 7100 руб.
12. Вытяжная парашютная система ПГС-500 — 90000 руб.
13. Контейнер грузовой ГК-30Р сухонутного варианта — 14000-15000 руб.
14. Наружные наметы ПР-3 — 130000 руб.
15. Веревки вытяжные без предохранительных устройств — 500 руб.
16. Веревки раскрытия к парашютам ОКС-4 — 500 руб.
17. Сумки переносные к основному/запасному грузовой парашютам — 3000 руб.
18. Упиль клановый — 1000 руб.
19. Парашютная платформа ПР-17 — 1720000 руб.
20. Парашютный прибор АД-ЗУ-165 — 2000 руб.
21. Парашютный прибор ППК-У-240А-Д — 4900 руб.
22. Светомаяки СД-02-10 — 4500 руб.
23. Жилеты спасательные САЖ-43П серии 2 — 6000 руб.
- 1. Экскаватор ЭО-2201В на ш. ЮМ3-6КЛ тр-р Б351 — 16000000 руб.
2. Экскаватор Э-3055ВВ на ш. КРА3-255Б — 25000000 руб.
3. Экскаватор ЭО-3322Д — 57400000 руб.
- 4. Путиловский БАТ-М на шасси АТ-Т — 78500000 руб.
5. Землеройная машина ПЗМ-2 на ш. тр-ра Т-155 — 82000000-620000000 руб.
- 6. Снегоотсосный АД-220А
- 7. Воздухоочиститель ВЗ-20/350 — 11700000-18000000 руб.
- 8. Двигель-молот ДМ-240 — 2000000 руб.
- 9. Кран автомобильный КС-3572
- 10. Кран автомобильный КС-3562
- 11. Кран автомобильный КС-2561Д
- 12. Кран автомобильный КС-3562
- 13. Кран автомобильный КС-3562
- 14. Кран автомобильный КС-3562
- 15. Кран автомобильный КС-3562
- 16. Кран автомобильный КС-3562
- 17. Кран автомобильный КС-3562
- 18. Кран автомобильный КС-3562
- 19. Кран автомобильный КС-3562
- 20. Кран автомобильный КС-3562
- 21. Кран автомобильный КС-3562
- 22. Кран автомобильный КС-3562
- 23. Кран автомобильный КС-3562
- 24. Кран автомобильный КС-3562
- 25. Кран автомобильный КС-3562
- 26. Кран автомобильный КС-3562
- 27. Кран автомобильный КС-3562
- 28. Кран автомобильный КС-3562
- 29. Кран автомобильный КС-3562
- 30. Кран автомобильный КС-3562
- 31. Кран автомобильный КС-3562
- 32. Кран автомобильный КС-3562
- 33. Кран автомобильный КС-3562
- 34. Кран автомобильный КС-3562
- 35. Кран автомобильный КС-3562
- 36. Кран автомобильный КС-3562
- 37. Кран автомобильный КС-3562
- 38. Кран автомобильный КС-3562
- 39. Кран автомобильный КС-3562
- 40. Кран автомобильный КС-3562
- 41. Кран автомобильный КС-3562
- 42. Кран автомобильный КС-3562
- 43. Кран автомобильный КС-3562
- 44. Кран автомобильный КС-3562
- 45. Кран автомобильный КС-3562
- 46. Кран автомобильный КС-3562
- 47. Кран автомобильный КС-3562
- 48. Кран автомобильный КС-3562
- 49. Кран автомобильный КС-3562
- 50. Кран автомобильный КС-3562
- 51. Кран автомобильный КС-3562
- 52. Кран автомобильный КС-3562
- 53. Кран автомобильный КС-3562
- 54. Кран автомобильный КС-3562
- 55. Кран автомобильный КС-3562
- 56. Кран автомобильный КС-3562
- 57. Кран автомобильный КС-3562
- 58. Кран автомобильный КС-3562
- 59. Кран автомобильный КС-3562
- 60. Кран автомобильный КС-3562
- 61. Кран автомобильный КС-3562
- 62. Кран автомобильный КС-3562
- 63. Кран автомобильный КС-3562
- 64. Кран автомобильный КС-3562
- 65. Кран автомобильный КС-3562
- 66. Кран автомобильный КС-3562
- 67. Кран автомобильный КС-3562
- 68. Кран автомобильный КС-3562
- 69. Кран автомобильный КС-3562
- 70. Кран автомобильный КС-3562
- 71. Кран автомобильный КС-3562
- 72. Кран автомобильный КС-3562
- 73. Кран автомобильный КС-3562
- 74. Кран автомобильный КС-3562
- 75. Кран автомобильный КС-3562
- 76. Кран автомобильный КС-3562
- 77. Кран автомобильный КС-3562
- 78. Кран автомобильный КС-3562
- 79. Кран автомобильный КС-3562
- 80. Кран автомобильный КС-3562
- 81. Кран автомобильный КС-3562
- 82. Кран автомобильный КС-3562
- 83. Кран автомобильный КС-3562
- 84. Кран автомобильный КС-3562
- 85. Кран автомобильный КС-3562
- 86. Кран автомобильный КС-3562
- 87. Кран автомобильный КС-3562
- 88. Кран автомобильный КС-3562
- 89. Кран автомобильный КС-3562
- 90. Кран автомобильный КС-3562
- 91. Кран автомобильный КС-3562
- 92. Кран автомобильный КС-3562
- 93. Кран автомобильный КС-3562
- 94. Кран автомобильный КС-3562
- 95. Кран автомобильный КС-3562
- 96. Кран автомобильный КС-3562
- 97. Кран автомобильный КС-3562
- 98. Кран автомобильный КС-3562
- 99. Кран автомобильный КС-3562
- 100. Кран автомобильный КС-3562

Примечание: цены на технику и военное имущество пересчитываются ежемесячно в соответствии с индексами цен производителей продукции по отраслям промышленности.
Прайс-лист (полный перечень) можно посмотреть в Интернете по адресу: www.belspeckontrakt.com
Справки по телефонам в отделе реализации: (017) 224-20-01, 278-06-97.

ВЫПІСВАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА ІІІ КВАРТАЛ 2007 ГОДА 3 БЯСПЛАТНЫМІ УКЛАДКАМІ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Чырвоная змена КУПІ ЛЕПШАЕ! ТАБАКІ ТАСЛУТІ ЦЯНЫ ЖЫВАНДОЛЯ Краіна 30 дзён аўта Рубрык вядзе Мікола ДЗЯБЕЛА

36,6°C

Самаабследаванне для жанчын

У абсалютнай большасці выпадкаў жанчыны самі выяўляюць у сябе рак малочнай залозы. Дзякуючы сучаснаму самаабследаванню — выяўленню гэтага захворвання на першай і другой стадыях, смяротнасць за апошнія дзесяцігоддзе крыху знізлася.

Разам з тым у Беларусі адзначаюцца пастаянны рост анкалагічных захворванняў. Яны знаходзяцца на другім па распаўсюджанасці месцы пасля кардыялагічных і на першым — сярэд прычын атрымання інваліднасці.

Сёння назіраецца амаль аднолькавы ўзровень захворванняў, — тлумачыць кілічны ардынатар кафедры анкалогіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі Вольга НЕЙМАН.

На сёння нельга адназначна сказаць, чаму ў канкрэтнага пацыента ўзнікла пухліна. Тым не менш, вядомы абставіны, пры якіх захворванне развіваецца часцей.

3 «ВЯЛІКАЙ» ВАДОЙ ТРЭБА БЫЦЬ ТОЛКІ НА «ВЫ»

Надзвычайная спякота прычынае людзей да вадаёмаў, аднак адпачываць ля «вялікай» вады патрабуе ў такую гарачыню выключнай увагі.

Большая частка загінулых (49 чалавек) сталі ахвярамі вады пры купанні, палова з якіх патанула пасля ўжывання алкагольных напояў.

Правярэце, калі ласка, адказы! Сканворд: Алімпіада, Спаржа, Асілак, Амлір, Аск, Арган, Азія, Анекдот, Ефр, Акол, Аляска, Прорва, Страфа, Тып, Рот, Карэта, Рымар, Панда, Лог, Цана, Польша, Прагал, Шула, Грукат, Шырындт.

СКАНВОРД Складзі Яўген ЛЯХАЎ. Аб'ява: усе бліжэйшыя прад'яжаны

ВЫНІКІ ДЗЕСЯЦЬ ПЕСЕНЬ ДЛЯ «ЕЎРАБАЧАННЯ»

Калі страсці вакол дарослага «буйнейшага ў свеце конкурсу» крыху сцішыліся, то інтрыга аналагічнага дзіцячага творчага саборніцтва толькі раскручваецца. Рэспубліканскі дзіцячы конкурс «Песня для Еўрабачання», абвешчаны Белтэлерадыёкампаніяй і Міністэрствам культуры, бліжэй да завяршэння.

Усяго на адборачны тур былі дасланы 43 заяўкі, найбольш колькасць якіх прыпала на Мінск і сталічную вобласць (18 заявак), а найменшая — на Брэст і Брэсцкую вобласць (усяго 2).

Уваходзячы вокіс жалеза ці кобальту. Вытворцы абяцаюць, што такая шыбы паглынаюць да 45 працэнтаў інфрачырвоных і ультрафіялетавых прамяняў.

Дарэчы, шмат аўтамагараў надаюць велізнае значэнне колеру «жалезнага каня». Так, прыкладна 40 працэнтаў апытаных аўтамабілістаў заявілі, што адмоўца ад пакупкі машыны, калі іх не задаволяе яе колер.

Паводле ўмоў конкурсу, да ўдзелу ў ім дапускаліся юныя артысты і аўтары песень, якім на момант пад'ядзення вынікаў не менш як 10 і не больш як 15 гадоў.

Уваходзячы вокіс жалеза ці кобальту. Вытворцы абяцаюць, што такая шыбы паглынаюць да 45 працэнтаў інфрачырвоных і ультрафіялетавых прамяняў.

1. Азаронак Юлія (для цікаўных: бацькі Юлія дакладна не маюць дачынення да тэлебачання); 2. Верас Паліна; 3. Валасяў Раман; 4. Ермакоў Кірыл; 5. Жыгалковіч Аляксей (ужо вопытны ўдзельнік, штурмуе адбор другі раз); 6. Калафаці Паліна (усе — г. Мінск); 7. Громава Дзіяна (г. Гомель); 8. Журовіч Мікіта (г. п. Лельчыцы, Гомельская вобл.); 9. Землянік Антон (г. Мазыр); 10. Кузняцова Серафіма (г. Віцебск).

З'яўра, 14 чэрвеня, журы наладзіць для фіналістаў праслухоўванне і кансультацыі. Ёсць час улічыць і адрацаваць з'яўраў і прапановы — фіналі праекта абдуцця ў верасні 2007 года ў форме гала-канцэрта, які пакажа Першы канал.

Пераможца будзе вызначаны, па традыцыі, шляхам тэлефоннага гала-сёння. З'яўра, 14 чэрвеня, журы наладзіць для фіналістаў праслухоўванне і кансультацыі.

Пераможца будзе вызначаны, па традыцыі, шляхам тэлефоннага гала-сёння. З'яўра, 14 чэрвеня, журы наладзіць для фіналістаў праслухоўванне і кансультацыі.

Пераможца будзе вызначаны, па традыцыі, шляхам тэлефоннага гала-сёння. З'яўра, 14 чэрвеня, журы наладзіць для фіналістаў праслухоўванне і кансультацыі.

Пераможца будзе вызначаны, па традыцыі, шляхам тэлефоннага гала-сёння. З'яўра, 14 чэрвеня, журы наладзіць для фіналістаў праслухоўванне і кансультацыі.

Пераможца будзе вызначаны, па традыцыі, шляхам тэлефоннага гала-сёння. З'яўра, 14 чэрвеня, журы наладзіць для фіналістаў праслухоўванне і кансультацыі.

Надзея НІКАЛАЕВА.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Сёння Сонца Месяц Імяніны

Надвор'е на заўтра Абазначэнні

...у суседзях

Дзе думі 13 чэрвеня

Усімхнёс

Па чужых кішнях

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ

— 292-05-82, адказны за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292-44-12

аўтарамі. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.